

ЗВЯЗДА

Орган Цэнтральнага Камітэту камуністычнае партыі (бальшавікоў) Беларусі і Мен. АК КП(б)Б.

Рэдакцыя і галоўн. кантора

СУБОТА, 4 ЖНІЎНЯ

1928 г.

№ 179 (2986)

Конт. асоблага пункту ўстады 5 коп.

1) Рэдактар прымае ад 11—1 гадз. дня; тэлефон № 10-74. 2) Сьвятар рэдакцыі—ад 12 да 2-оо гадзіны дня, тэлеф. № 6-19. 3) Начны рэдактар (друкарня) ад 8 гадз. веч. тэл. № 6-42.

Кіраўн. Г. Кантораў Кантора абвостані падпісат. тэл. № 761.

Год выданьня дванаццаты.

УМОВЫ ПАПІСКІ:

На 1 м-ч—80 к.; на 3 м-ч—2 р. 60 к.; на 6 м-ч—5 р.; на 1 год—9 р. 75 к. Зьвеста адрасу: Мясцовага—10 к., Ішагародніга—20 кал.

ПЛАТА ЗА АБВЕСТКІ:


За радок непарэлі (пасля тэсту)—60 кал. Ішагародніга—1 р. Пасярод тэсту ў два разы даражэй, пры шматразовым друкаваньні—адна на згодзе.

Згодна пакт. СМН ад 10 верасьня 1924 г. брацца зьверху тарыфу 10 проц. падатку.

Падпіска і абвостні прымаюцца: У Гал. Канторы газ. „Звязда“—г. Менск, Савацкая, 63, (страч. пазерх) ад 9 гадз. раніцы да 3-го гадз. дня. У агульных гарадах—у адд. Бол. Дзярж. Выдавецтва і ва ўсіх пашт.-тэл. канторах, РЭДАКЦЫЯ—Г. МЕНСК, САВЕЦКАЯ, 63.

Сёньня, у дзень 4-га жніўня 1928 г., 14 год пасля першай вялікай сусьветнай вайны, якая нарадзіла першую сацыялістычную рэвалюцыю, Камуністычны Інтэрнацыянал заклікае рабочых і сялян усіх краін падрыхтавацца да ператварэньня новай надыходзячай вайны ў сусьветную сацыялістычную рэвалюцыю

Дэлегаты VI кангрэсу КамІнтэрну ў кастрычнікавых лягерах



НА ЗДЫМКУ: Дэлегаты кангрэсу глядзяць на парад войск

Міжнародны піянерскі лягер імя Варашылава, каля Бэрліну



НА ЗДЫМКУ: Макс Гельц у дзіцячай камуне яго імя пры лягера імя Варашылава

На абарону раб-селькораў

(Пастанова ЦК УсеКП(б))

МАСКВА, 3. ЦК УсеКП(б) заслухаў даклад аб досьці частых фактах уціску і прасьледваньня рабселькораў. У прынятай па дакладу пастанове ЦК даручыў АРПА ЦК выпрацаваць дырэктыву рэдакцыям газэт аб лініі наводзін рэдакцый у пытаньнях, зьвязаных з прасьледваньнем рабселькораў.

Фракцыі ўсеЦСПС прапанавана правесці неабходныя меры для ажыццяўленьня дырэктывы ўсеЦСПС ад 23-га лютага 1927 г. аб абароне рабкораў ад прасьледваньняў. Далей, ЦК прызнаў мэтазгодным правядзеньне на мясцох некалькіх паказальных працэсаў аб прасьледваньні рабселькораў з шырокім асьвятленьнем іх у друку. І, нарэшце, ЦК запрапачаў АРПА ЦК зьясьпечыць выданьне і распаўсюджваньне на нізавых партарганізацыях зборніку дырэктыв партыйных, прафсаюзных, гаспадарчых і судовых інстанцый па пытаньнях абароны рабселькораў.

VI КАНГРЭС КАМІНТЭРНУ

МАСКВА, 3. На вячэрнім пасяджэньні 2-га жніўня кангрэсу КамІнтэрну т. Вэлі (Англія) агалашае тэкст маніфэсту да працоўных усіх краін з прычыны надыходзячай 4-га жніўня гадавіны імперыялістычнай вайны. Маніфэст заклікае працоўных да барацьбы з вайной і да абароны СССР. Кангрэс аднагалосна прымае тэкст маніфэсту.

Затым кангрэс пераходзіць да абгаварэньня другога пункту парадку дня—пытаньняў аб вайснай небяспецы. З садакладам па гэтым пытаньні выступае тав. Лаўстон (Амерыка).

— Калі мы гаворым аб магутнасьці амерыканскага капіталізму, адзначае аратар,—дык не для таго, каб зрабіць яму рэкламу, а для таго, каб мабілізаваць працоўных для паслабленьня гэтай магутнасьці. Капіталізм Злучаных Штатаў займае дэмініруючае становішча на сусьветным рынку ў цэлым радзе асноўных галін прамысловасьці. Экспарт капіталу з Амерыкі прымае ўсе большыя разьмеры і суправаджаецца ўзмаценьнем агрэсыўнасьці амерыканскага імперыялізму і абвастрэньнем наступленьня на рабочую клясу. Хоць фармаьна Злучаныя Штаты не распалагаюць такімі вялізарнымі калёніяльнымі маёмкамі як, напрыклад, Англія, але фактычна, дзякуючы прасякненьню амерыканскага капіталізму ў Цэн-

тральную частку азіяцкага і аўстралійскага рынку, яны маюць магутнасьць перамагчы ўсё астатняе. Гэты факт зьяўляецца самым важным момантам падрыхтоўкі Францыі да вайны, якая ставіць перад кампартыйнай новай задачай. Гэты закон, праведзены пры падтрыманьні сацыял-дэмакратаў, прадугледжвае сумесны ўдзел у вайне усіх татэ-

ўваля кампанію ў абарону Кітая. Акрамя таго, партыя выдае актыўную антымілітарыстычную прапаганду. Неабходна сумесная работа кампартыі Амерыкі з кампартыяй Кітая, у мэтах арганізацыі пражываючых у Амерыцы працоўных кітайцаў.

Побач з гэтым трэба ўмацаваць і зьвязаць з нашай антымілітарыстычнай барацьбой работу сярод вагераў. Кампартыя Злучаных Шта-

таў заклікае амерыканскіх рабочых да абароны СССР і патрабуе прызнаньня Саветскага Саюзу і разьвіцьця гандлёвых адносін паміж СССР і Амерыкай.

Наша асноўная мэта заключаецца ў тым, каб дабіцца пераўтварэньня імперыялістычнай вайны для ўстаўнаўленьня пралетарскай дыктатуры. (Апльдэсьменты).

Кампартыя Францыі ў барацьбе з вайснай небяспекай

Наступным садакладчыкам па пытаньні аб барацьбе з вайснай небяспекай выступае т. Барбэ (Францыя).

Француская буржуазія, — кажа Барбэ,—ліхаманкава рыхтуецца да імперыялістычнай вайны. За апошнія гады ваенны і марскі бюджэт Францыі павялічыўся ў чатыры разы. Акрамя таго, значна палепшылася якасьць узбраеньняў, што прадуляецца, у прыватнасьці, у значным павялічэньні танажу падводных лодак. Апошні ваенны закон зьяўляецца самым важным момантам падрыхтоўкі Францыі да вайны, якая ставіць перад кампартыйнай новай задачай. Гэты закон, праведзены пры падтрыманьні сацыял-дэмакратаў, прадугледжвае сумесны ўдзел у вайне усіх татэ-

ўваля кампанію ў абарону Кітая. Акрамя таго, партыя выдае актыўную антымілітарыстычную прапаганду. Неабходна сумесная работа кампартыі Амерыкі з кампартыяй Кітая, у мэтах арганізацыі пражываючых у Амерыцы працоўных кітайцаў.

Побач з гэтым трэба ўмацаваць і зьвязаць з нашай антымілітарыстычнай барацьбой работу сярод вагераў. Кампартыя Злучаных Шта-

таў заклікае амерыканскіх рабочых да абароны СССР і патрабуе прызнаньня Саветскага Саюзу і разьвіцьця гандлёвых адносін паміж СССР і Амерыкай.

Наша асноўная мэта заключаецца ў тым, каб дабіцца пераўтварэньня імперыялістычнай вайны для ўстаўнаўленьня пралетарскай дыктатуры. (Апльдэсьменты).

МАНІФЭСТ VI КАНГРЭСУ КАМІНТЭРНУ

Да рабочых і сялян усіх краін. Да прыгнечаных народаў усяго сьвету. Да ўсіх камуністычных партый.

14 год мінулае таго часу, як пачалася вялікая сусьветная бойня 1914-1918 г. г. Імперыялістыя і іх лёкаў зноў і зноў паўтаралі нам, што гэта апошняя ў сьвеце вайна. Мільёны рабочых і сялян, якія з жахам і агідаю ўжылі сабе магчымасьць новай страшэннай бойні, гатовы былі паверыць гэтым абяцаньням. Але аглянецца навакол, паглядзецца, што адбываецца ў капіталістычным сьвеце сёньня, у дзень 4-га жніўня 1928 г.

Самі падзеі зазначаюць, як капіталістыя і іх «нацыяналістычныя» і «пацыфісцкія» агенты ілгуюць і двудушнічаюць. Балбочачы аб міры і падтрымліваючы пацыфісцкую ілюзію разбраеньня, яны дзейна рыхтуюць новую вайну.

Цэлыя гады цягнуцца адкрытая ваенная інтэрвенцыя імперыялістских супроць кітайскай рэвалюцыі. Дзесяткі тысяч рабочых і сялян гінулі і гінуць ў імя кантролю імперыялістских над кітайскім рынкам. Але ніколі яшчэ інтэрвенцыя ў Кітаі не набыла такіх шырокіх разьмераў і не насіла ў сабе такой адкрытай пагрозы міру ўсяго сьвету, як імяна цяпер, калі гэтая інтэрвенцыя выліваецца ў форму ваеннай акупа-

Дзейныя падрыхтаваньні да вайны супроць СССР шляхам узбраеньня ваколных дзяржаў, шляхам ваенных і дыплёматычных згод і сыстэматычнай антысаветскай прапаганды цяпер відавочны для кожнага сьведомага рабочага.

У той-жа час імперыялістыя ўсіх краін рэарганізуюць і ўзмацняюць свае арміі, трацячы дзесяткі мільёнаў на ваенныя караблі, на аэрпланы, атручваючы газы, морскія вэрфі і авіяцыйныя базы, праду-гледжваючы новыя гіганцкія ваенныя канфлікты, да якіх нямінуца прывядзе іх суперніцтва і барацьба за рынкі збыту і сырцу.

І яшчэ больш энэргічна, чым гэта было ў папярэднія да імперыялістычнай бойні гады, яны прыкрываюць і цяпер свае сыстэматычныя ваенныя падрыхтаваньні мастацкі распрацаванай сыстэмай прапаганды на карысьць «міру».

Канфэрэнцыя па «разбраеньні» пад апекай Лігі Нацый, пакт, прапанованы Кэлэгам аб абвясчэньні вайны «незаконнай», узмацненая пацыфісцкая прапаганда пад ўсялякімі шырмамі,—вось тыя сродкі, якія пускаяцца зараз у ход імперыялізмам. Агульная мэта ўсіх гэтых

і сялян паверыць, што ў межах капіталістычнага ладу існуе спосаб ухіленьня ад вайны.

Імперыялістыя хочуць уцісьці ад рабочых і сялян «небясьпечную» ісьціну, што адзіны шлях да спыньня войн—гэта нісправяржэньне капіталізму і ўстаўнаўленьне дыктатуры пралетарыяту. Замест гэтага яны імкнуцца адцягнуць увагу рабоча-сялянскіх мас рознымі ілюзіямі, каб захапіць іх раптам, як гэта мела месца ў 1914 годзе, і ўцягнуць іх у вайну для «абароны» бацькаўшчыны, праводзячы пры гэтым атручаную шавіністычную і ваенную прапаганду.

Камуністычны Інтэрнацыянал заклікае ўсіх рабочых і сялян усьведоміць, што «нацыяналістыя» і пацыфістыя, якія актыўна дапамагаюць імперыялістам у распаўсюджваньні гэтых ілюзіяў, зьяўляюцца нічым іншым, як сьведомымі агентамі капіталістыя.

Камуністычны Інтэрнацыянал, нацартаўшы на сваім сьцягу: «Дагой імперыялістычную вайну», «Змагайцеся ўсімі сродкамі супроць імпа-

Пірсудчыкі і пошукі палітычнага базісу Па ўзору італьянскіх фашыстыя

БЭРЛІН. 2. Агэнтства «Пост-Эк-

націі міру ўсёго свету, які імелі на цяпер, калі гэтага інтэрэсацыялы выліваецца ў форму ваеннай акупацыі і падзелу Кітая.

німі шырмами, — вось тыя і якія пуснаюцца зараз у ход імперыялізма. Агульнае мэта ўсіх гэтых прыёмаў адна — прымусяць рабочых

імпэрыялістычнай вайну». «Змагаюцца ўсімі сродкамі супроць імперыялістычнай вайны», «Рашуча ставяцца на абарону СССР супроць вашых імперыялістычных», — заклікае ўсіх рабочых, усіх рэвалюцыйных сялян, усе прыгнечаныя народы выступіць на падтрыманьне гэтага лэзунгу ў дзень 4-га жніўня 1928 году і падняць сьцяг барацьбы з імперыялістычнай вайной, рыхтавацца да вайны з імперыялістымі і ашуканцамі, «сацыялістымі» і «пацыфістымі», якія актыўна дапамагаюць імперыялістам у іх ваенных падрыхтаваньнях. Гэтую барацьбу трэба пачаць без затрыманьня.

БЭРЛІН, 2. Агенца «Пост-Экспрэс» паведамляе з добра асьведомленае крыніцы, што хвароба Пілсудзкага — у вышэйшай меры сур'ёзная. У зьвязку з гэтым, бліжэйшыя супрацоўнікі Пілсудзкага ўжо стварылі палітычнае бюро, у якое ўваходзяць: палкоўнік Славэк, Бэк, Касьялякоўскі, Дрэшэр, міністр асьветы Світалскі, генэрал Рыдз-Сьміглы і генэрал Сасноўскі які быў кааптаваны потым. Калі выявілася сур'ёзнасьць хваробы Пілсудзкага, старшыня бюро Славэк склікаў надзвычайны зьезд розных вайсковых саюзаў — легіянераў, стральцоў і г. д. з мэтай забясьпечыць дыктатуру на больш доўгі час. Апрача таго, у выбарчых акругах — Львоўскай, Лодзінскай, Пазнаньскай і Люблінскай адбыліся асобныя нарады, скліканыя ваяводамі з мэтай стварыць моцны палітычны базіс на аснове згуртаванай партыі па ўзору італьянскіх фашыстых. Аднак, за выключэньнем Львова, дзе бяз труднасьці ўдалося стварыць адзіны фронт польскіх партый супроць украінскае большасьці, спробы аб'яднаньня на базісе ўнутры-палітычных патрабаваньняў пацярпелі няўдачу ў выніку разнароднага сацыяльна-палітычнага складу прыхільнікаў Пілсудзкага. Тым з большай энэргіяй былі ўжыты спробы злучыць прыхільнікаў дыктатуры на аснове знадворнапалітычных лэзунгаў. Аднак, і тут існуе разыходжаньне думак. Славэк, Бэк і Рыдз-Сьміглы — за рэзкую знадворную палітыку і, у першую чаргу, за далучэньне Літвы да Польшчы. Група-ж Сасноўскага за асьцярожную знадворную палітыку і палітыку згоды з СССР і Нямеччынай.

Быць на варце

Некалькі дзён таму назад мы паведамлялі аб агіднейшых фактах цяжаваньня польскай прэсай Савецкага Саюзу. Польскі прадстаўнік заявіў адначасна пратэст супроць прамовы т. Бухарына на кангрэсе Камінтэрну, класіфікуючы яе, як парашэньне 5 арт. Рыскае ўмовы, як уварваньне ва ўнутрынашыя справы Польскае рэспублікі.

Савецкая грамадзянсьць належным чынам ацаніла гэты падзеі, даўшы ім сапраўдную іх назву, паказаўшы сапраўдную сутнасьць справы.

Аб усё растуцым апэтыце польскага імперыялізму мы таксама пісалі ўжо ня раз, і сапраўдна роля польскага фашызму не зьяўляецца для нас нейчым невядомым. Польска-літоўскія перамаўленьні, якія цягнуцца бяз вынікаў ужо некалькі месяцаў, надыходзяць, як відаць, да свайго канца. Гэты канец зусім аддавае тэй палітыцы, якую вядуць імперыялісты ўсіх колераў і адценняў. Гучныя сказы, пышныя гаворкі, дэкларацыйныя прамовы, ня менш дэманстрацыйна-ашуканскія «мірныя» праекты Лігі Нацый заканчваюцца звычайна далёка ня мірным і добрасуседзім парадкам, што наўняна знаходзіць сабе пацвярджэньне на факце польска-літоўскага канфлікту. Пацісканьне рук Пілсудзкага і Вальдэмараса ў Жэнэве прывяло да агалашэньня стану аблогі ў прымежных з Літвой ваяводзтвах Польшчы. Дыплёматычна-далікатныя перамаўленьні ў Кенігсбэргу, Варшаве і Бэрліне прывялі да сьцягаваньня на Віленшчыну чатырох пяхотных дывізіяў, артылерыі, кавалерыі і часткаў для «манэўраў», прывялі да вайсковага загаду аб падрыхтоўцы толькі ў Вільні кватэр на 40.000 чалавек.

Запэўненні ў моцы Лігі Нацый, у яе вальітарнай гуманістычна-пацыфічнай ролі, у яе прызначэньні мірным шляхам вырашаць узнікаючыя канфлікты паміж дзяржавамі відавочна пацвярджаюцца тым, што «польскае войска выйшла на манэўры з баявымі патронамі», аб чым паведамляюць нямецкія газеты. Зьмешчаныя ва ўчарайшым нумары нашае газеты тэлеграмы аб ваенных падрыхтаваньнях Польшчы надзвычайна характэрна пацвярджаюць аб тым, што пагроза перанасеньня вырашэньня канфлікту на лёс дывізіяў з кожным днём становіцца ўсё рэальнай і рэальнай. Гульня польскай ваеншчыны робіцца ўсё больш і больш небясьпечнай і пагражае новымі бедамі. Адначасна шырока ўжытыя рэспрэсыўныя меры супроць рэвалюцыйнага руху, супроць камуністычнай партыі ў Польшчы яшчэ больш павялічваюць небясьпеку.

Бразгатаньне зброяй, пагражаючыя паводзіны фашыстых, што зарваліся, знаходзяць сабе прыхільнае спачуваньне і нават падтрыманьне з боку патэнтэваных акул сусьветнага імперыялізму. Англія і Францыя, зьяўляючыся прыхільнікамі польскай арыентацыі і ініцыятарамі антысавецкага блёку, кладуць усе сілы, каб зноў разьдзьмухаць сусьветны пажар.

Прайшло толькі 14 год са дня аглашэньня сусьветнай бойні, якая ўцягнула дзесяткі мільёнаў пралетарату ў крывавае лязно народнаў, які зноў паветра надзвычайна абвастрылася. Яшчэ не забыты ўсе жудасныя моманты першай імперыялістычнай вайны, як пагроза другой ня сходзіць з парадку дня. Сёньня як раз гадавіна пачатку вайны — вайны, уцягнуўшай да ўдзелу ў ёй 62.800.000 чалавек, вайны, у выніку якой было больш 9.000.000 забітых салдат і параненых больш 25.000.000 чалавек.

Сусьветная вайна каштавала чалавечтву надзвычайна дорага 34.000.000 працаздольных адзінак выйшлі з строю, забітымі і на ўвесь век пакалечанымі. Голад, хваробы, уцяканьне мірных грамадзян мелі настолькі вялікія разьмеры, што яшчэ і да сёньняшняга дня адбіваюцца на жыцьці.

Агіднейшыя сьцьверджанні буржуазіі і яе паслугачоў — с. дэмакратаў розных гатункаў аб тым, што мінулая вайна апошняя, сьцьверджанні, накіраваныя на тое, каб ашуканьне мірных грамадзян мелі настолькі вялікія разьмеры, што яшчэ і да сёньняшняга дня адбіваюцца на жыцьці.

Аб нашых мірных імкненьнях няма патрэбы лішні раз даводзіць, мы гэта не аднойчы даказалі на самой справе. Але перад пагрозамі ваенных нападаў мы павінны быць заўсёды на варце, заўсёды гатовымі даць рашучы адпор імперыялістычным імкненьням капіталістых, павінны забясьпечыць першай у сьвеце краіне саветаў, дзяржаве рабочых, магчымасьць спакойнай работы па будаўніцтве сацыялізму.

Супольна з гераічным кітайскім пралетарыятам і сялянствам якія зьбіраюць сілы для новага ўздыму пасьля паражэньня, трэба стварыць жалезную сьцягу супраціўленьня ўсяго сусьветнага пралетарыату супроць пагрозы вайны і інтэрвенцыі. Пагроза вайны, што навісла над першай сацыялістычнай рэспублікай у сьвеце, над Савецкім Саюзам, павінна прымусяць усіх сьведомых рабочых і сялян безадкладна ўжыць самыя рашучыя меры для абароны ўсімі спосабамі СССР.

Толькі шляхам энэргічнай барацьбы на гэтых двух франтах рабочая класа зможа, як трэба, падрыхтавацца і даць адпор новай імперыялістычнай вайне, якая робіцца ўсё больш і больш няўхільнай. Паколькі яе выклікаюць узаемныя супярэчнасьці капіталістычных дзяржаў і іх агульная ненавісьць да Савецкага Саюзу. Толькі шляхам упартай і рашучай штодзённай барацьбы ўсіх камуністых і рэвалюцыйнаў, усіх рабочых і сялян супроць уласных эксплэатарнаў, працоўнага гораду і вёскі будучы ідэява і арганізавана падрыхтаваны да ператварэньня будучай імперыялістычнай вайны ў грамадзянскую вайну, у вайну ўсіх прыгнечаных супроць імперыялістычнай буржуазіі, г. зн. уступлячы на адзіна магчымы шлях, які вядзе да спынення вайны назаўсёды.

У гэты дзень 4-га жніўня 1928 г., 14 год пасьля першай вялікай сусьветнай бойні, якая нарадзіла першую сацыялістычную рэвалюцыю, Камуністычны Інтэрнацыянал заклікае рабочых і сялян ўсіх краін падрыхтавацца да ператварэньня новай надыходзячай вайны ў сусьветную сацыялістычную рэвалюцыю.

ДАЛОЎ СУСЬВЕТНЫ ІМПЭРЫЯЛІЗМ.

НЯХАЙ ЖЫВЕ КІТАЙСКАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ.

НЯХАЙ ЖЫВЕ ПЕРШАЯ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ РЭСПУБЛІКА.

НЯХАЙ ЖЫВЕ САЦЫЯЛІСТЫЧНАЯ РЭВАЛЮЦЫЯ.

БЭРЛІН, 2. Паводле вестак Лёнданскага карэспандэнта „Бэрлінэр Тагблят“, ангельскі міністр Біркенхэд паведаў ў Нямеччыну пасьля роспуску парлямэнту на вакацыі. Ён будзе лаячыца ў Паўночце, але „не забудзе і сваіх бэрлінскіх прыяцеляў“. Карэспандэнт сьцьверджае, што некаторыя палітычныя дзеячы Англіі не ў захапленні ад гэтага падарожжа Біркенхэда, бо і ў галіне знадворнае палітыкі ён нічога ня мае супроць адзіліцца ад афіцыйнага курсу.

БЭРЛІН, 2. Агенца «Пост-Экспрэс» паведамляе з добра асьведомленае крыніцы, што хвароба Пілсудзкага — у вышэйшай меры сур'ёзная. У зьвязку з гэтым, бліжэйшыя супрацоўнікі Пілсудзкага ўжо стварылі палітычнае бюро, у якое ўваходзяць: палкоўнік Славэк, Бэк, Касьялякоўскі, Дрэшэр, міністр асьветы Світалскі, генэрал Рыдз-Сьміглы і генэрал Сасноўскі які быў кааптаваны потым. Калі выявілася сур'ёзнасьць хваробы Пілсудзкага, старшыня бюро Славэк склікаў надзвычайны зьезд розных вайсковых саюзаў — легіянераў, стральцоў і г. д. з мэтай забясьпечыць дыктатуру на больш доўгі час. Апрача таго, у выбарчых акругах — Львоўскай, Лодзінскай, Пазнаньскай і Люблінскай адбыліся асобныя нарады, скліканыя ваяводамі з мэтай стварыць моцны палітычны базіс на аснове згуртаванай партыі па ўзору італьянскіх фашыстых. Аднак, за выключэньнем Львова, дзе бяз труднасьці ўдалося стварыць адзіны фронт польскіх партый супроць украінскае большасьці, спробы аб'яднаньня на базісе ўнутры-палітычных патрабаваньняў пацярпелі няўдачу ў выніку разнароднага сацыяльна-палітычнага складу прыхільнікаў Пілсудзкага. Тым з большай энэргіяй былі ўжыты спробы злучыць прыхільнікаў дыктатуры на аснове знадворнапалітычных лэзунгаў. Аднак, і тут існуе разыходжаньне думак. Славэк, Бэк і Рыдз-Сьміглы — за рэзкую знадворную палітыку і, у першую чаргу, за далучэньне Літвы да Польшчы. Група-ж Сасноўскага за асьцярожную знадворную палітыку і палітыку згоды з СССР і Нямеччынай.

БЭРЛІН, 2. Паводле вестак Лёнданскага карэспандэнта „Бэрлінэр Тагблят“, ангельскі міністр Біркенхэд паведаў ў Нямеччыну пасьля роспуску парлямэнту на вакацыі. Ён будзе лаячыца ў Паўночце, але „не забудзе і сваіх бэрлінскіх прыяцеляў“. Карэспандэнт сьцьверджае, што некаторыя палітычныя дзеячы Англіі не ў захапленні ад гэтага падарожжа Біркенхэда, бо і ў галіне знадворнае палітыкі ён нічога ня мае супроць адзіліцца ад афіцыйнага курсу.

БЭРЛІН, 2. Паводле вестак Лёнданскага карэспандэнта „Бэрлінэр Тагблят“, ангельскі міністр Біркенхэд паведаў ў Нямеччыну пасьля роспуску парлямэнту на вакацыі. Ён будзе лаячыца ў Паўночце, але „не забудзе і сваіх бэрлінскіх прыяцеляў“. Карэспандэнт сьцьверджае, што некаторыя палітычныя дзеячы Англіі не ў захапленні ад гэтага падарожжа Біркенхэда, бо і ў галіне знадворнае палітыкі ён нічога ня мае супроць адзіліцца ад афіцыйнага курсу.

БЭРЛІН, 2. Паводле вестак Лёнданскага карэспандэнта „Бэрлінэр Тагблят“, ангельскі міністр Біркенхэд паведаў ў Нямеччыну пасьля роспуску парлямэнту на вакацыі. Ён будзе лаячыца ў Паўночце, але „не забудзе і сваіх бэрлінскіх прыяцеляў“. Карэспандэнт сьцьверджае, што некаторыя палітычныя дзеячы Англіі не ў захапленні ад гэтага падарожжа Біркенхэда, бо і ў галіне знадворнае палітыкі ён нічога ня мае супроць адзіліцца ад афіцыйнага курсу.

БЭРЛІН, 2. Паводле вестак Лёнданскага карэспандэнта „Бэрлінэр Тагблят“, ангельскі міністр Біркенхэд паведаў ў Нямеччыну пасьля роспуску парлямэнту на вакацыі. Ён будзе лаячыца ў Паўночце, але „не забудзе і сваіх бэрлінскіх прыяцеляў“. Карэспандэнт сьцьверджае, што некаторыя палітычныя дзеячы Англіі не ў захапленні ад гэтага падарожжа Біркенхэда, бо і ў галіне знадворнае палітыкі ён нічога ня мае супроць адзіліцца ад афіцыйнага курсу.

БЭРЛІН, 2. Паводле вестак Лёнданскага карэспандэнта „Бэрлінэр Тагблят“, ангельскі міністр Біркенхэд паведаў ў Нямеччыну пасьля роспуску парлямэнту на вакацыі. Ён будзе лаячыца ў Паўночце, але „не забудзе і сваіх бэрлінскіх прыяцеляў“. Карэспандэнт сьцьверджае, што некаторыя палітычныя дзеячы Англіі не ў захапленні ад гэтага падарожжа Біркенхэда, бо і ў галіне знадворнае палітыкі ён нічога ня мае супроць адзіліцца ад афіцыйнага курсу.

БЭРЛІН, 2. Паводле вестак Лёнданскага карэспандэнта „Бэрлінэр Тагблят“, ангельскі міністр Біркенхэд паведаў ў Нямеччыну пасьля роспуску парлямэнту на вакацыі. Ён будзе лаячыца ў Паўночце, але „не забудзе і сваіх бэрлінскіх прыяцеляў“. Карэспандэнт сьцьверджае, што некаторыя палітычныя дзеячы Англіі не ў захапленні ад гэтага падарожжа Біркенхэда, бо і ў галіне знадворнае палітыкі ён нічога ня мае супроць адзіліцца ад афіцыйнага курсу.

БЭРЛІН, 2. Паводле вестак Лёнданскага карэспандэнта „Бэрлінэр Тагблят“, ангельскі міністр Біркенхэд паведаў ў Нямеччыну пасьля роспуску парлямэнту на вакацыі. Ён будзе лаячыца ў Паўночце, але „не забудзе і сваіх бэрлінскіх прыяцеляў“. Карэспандэнт сьцьверджае, што некаторыя палітычныя дзеячы Англіі не ў захапленні ад гэтага падарожжа Біркенхэда, бо і ў галіне знадворнае палітыкі ён нічога ня мае супроць адзіліцца ад афіцыйнага курсу.

БЭРЛІН, 2. Паводле вестак Лёнданскага карэспандэнта „Бэрлінэр Тагблят“, ангельскі міністр Біркенхэд паведаў ў Нямеччыну пасьля роспуску парлямэнту на вакацыі. Ён будзе лаячыца ў Паўночце, але „не забудзе і сваіх бэрлінскіх прыяцеляў“. Карэспандэнт сьцьверджае, што некаторыя палітычныя дзеячы Англіі не ў захапленні ад гэтага падарожжа Біркенхэда, бо і ў галіне знадворнае палітыкі ён нічога ня мае супроць адзіліцца ад афіцыйнага курсу.

тычна, дакуючы прасякнёны амерыканскага капіталізму ў Цэнтральную і Паўднёвую Амэрыку, гэтыя краіны падпадаць у залежнасьць ад Злучаных Штатаў, і ў большай частцы ператвараюцца ў калёніі, або паўкалёніі.

З эканамічнага пункту погляду Канада таксама ператварылася ў калёнію Злучаных Штатаў. Замежная палітыка Злучаных Штатаў характарызуецца пад маскай ілжывых пацыфісцкіх слоў растуцую агрэсыўнасьць амерыканскага імперыялізму, які актыўна падрыхтоўваецца да вайны і ўжо фактычна вядзе вайну ў Нікарагуа. У ваенных плянах амерыканскага імперыялізму значную ролю іграе падрыхтоўка інтэрвенцыі ў СССР і ў Кітаі.

Да ідэалігічнай падрыхтоўкі вайны трэба таксама аднесці актыўную антысавецкую прапаганду і нападкі на прапагану СССР аб разбраенні. Важнейшымі сымптомамі падрыхтоўкі вайны зьяўляюцца: вялізарны рост узбраеньняў, механізаваньне арміі, мілітарызацыя прамысловасьці і зрастаньне дзяржаўнага апарату з магутнымі трэстамі. У Паўднёвай Амэрыцы правадзіма амерыканскі імперыялізм дактрына Магроз ставіць сабе мэтай палітычнае і эканамічнае падпарадкаваньне гэтых краін. На Далёкім Усходзе Амэрыка прыгнечвае палітыкі адкрытых дзяржаў, што дае амерыканскаму імперыялізму магчымасьць умацаваць свой уплыў у Кітаі. У плане Даўэса таксама працягваюцца агрэсыўныя тэндэнцыі імперыялізму доўгу.

Канфлікт паміж Амэрыкай і Англіяй абвастраецца. Крыніцай канфлікту зьяўляецца зьвязаная з прасякнёным амерыканскага імперыялізму ў Паўднёвую Амэрыку і на Далёкі Усход барацьба за крыніцы сырцу у першую галаву за нафту, страавы лес і каўчук, а таксама канкурэнцыя Амэрыкі ў Індыі.

Асноўнай першапрычынай надружалюбных адносін Амэрыкі да СССР зьяўляецца прынцыпальнае адрозьніваньне класавага характару ўлады ў абедзьвюх краінах. Фінансавы кантроль Злучаных Штатаў над Польшчай таксама зьяўляецца складанай часткай антысавецкай палітыкі амерыканскай буржуазіі. Рэакцыйная бюракратыя ў прафсаюзах зьяўляецца прыладай у руках амерыканскага капіталізму. У цеснай сувязі з гэтай бюракратыяй знаходзіцца амерыканская сацыялістычная партыя, якая таксама працягвае ярую ненавісьць ў адносінах да СССР.

Кампартыя Амэрыкі вядзе упартую барацьбу з пацыфісцкімі ілюзіямі, якія прадстаўляюць зарадаўную небясьпеку. Яна арганізавала дэманстрацыі супроць вайны ў Нікарагуа і пры актыўным садзейнічаньні камсамолу паспяхова пра-

правада прывялі да падрыхтаваньня сацыял-дэмакратыя, прадугледжвае сумесны ўдзел у вайне ўсіх тэхнічных, эканамічных і сацыяльных сіл. Сацыял-дэмакратыя, абараняючы закон, які прадстаўляе лепшы магчымасьці для абароны дэмакратычнай дзяржавы, тым самым з цынлівай шчырасьцю прызнае яго імперыялістычнай мэтай. Французская буржуазія за апошні час арганізавала цэлы рад таварыстваў для ваеннага выхаваньня моладзі. Рэарганізацыя арміі, акрамя ваеннай падрыхтоўкі да новай сусьветнай вайны праследуе мэту палігнэчэньня панаваўша над калёніямі і папярэньня калёніяльных маёнткаў, а таксама палігнэчэньня прыгнечаньня рэвалюцыйнага руху ў мэтраполіі, у асаблівасьці пры дапамозе ўзмацненьня кадровай арміі, а таксама дзяржаўнай і мясцовай паліцыі.

Акрамя таго, пры падтрыманьні рэфармістых, буржуазія імкнецца скарыстаць прафсаюзы, як дапаможныя арганізацыі ў надыходзячай імперыялістычнай вайне.

Французская сацыял-дэмакратыя ня толькі зьяўляецца агентам буржуазіі але і прымае актыўны ўдзел у ідэалігічным і практычным кіраўніцтве палітыкай французскага імперыялізму. Яна так нізка пала, што зьяўляецца лепшым абаронцам мілітарызму і калёніяльнай палітыкі Францыі. Яна выказваецца нават за прымяненьне ўзброеных сіл дзяржавы супроць рабочае класы і калёніяльных народаў.

Мы жадалі бы, каб Камінтэрн прызнаў тым буйныя посьпехі, якіх дабілася кампартыя Францыі ў барацьбе з імперыялізмам. У нашай антыімперыялістычнай барацьбе нам удалося выкараніць ранейшыя анархічныя традыцыі. Як прыклад на-

правада значную правагалеіцкую работу сярод працоўных мас. Асобнага напамінальня заслугу мае наша арганізацыйная работа сярод навабранцаў, рэзэрвістаў, а таксама сярод жанчын. Наша дзейнасьць у арміі і флётэ грунтуецца ня толькі на незадовольваньні салдат і матросаў, але і на ўважцы іх частковых патрабаваньняў, з анты-мілітарыстычнымі лэзунгамі нашай партыі.

Мы павінны відавяміць нашу тактыку барацьбы з падрыхтоўкай да імперыялістычнай вайны і падвесьці пад гэту барацьбу больш шырокую базу, выходзячы з зьмяняньняў у структуры самой арміі, якая ператвараецца ў наёмную армію. Хоць у сваёй антымілітарыстычнай рабоце наша партыя дапусьціла некаторыя памылкі, але ўсё-ж у гэтай барацьбе яна выпрацавала новае пакаленьне пралетарскіх барацьбітоў. Лепшымі прадстаўнікамі гэтага пакаленьня зьяўляюцца маладыя матросы, якія працягваюць сваю барацьбу з імперыялізмам нават у турмах. (Аплёдысманты). Мы вітаем таксама рэзэрвістаў, якія за свой пратэст сядзяць цяпер у турмах французскай буржуазіі, а таксама і тых таварышоў, якія ў калёніях змагаюцца супроць імперыялізму. Гэта новае пакаленьне служыць залогам таго, што наша партыя зможа няўхільна працягваць барацьбу з вайной да таго часу, покі не даб'ецца ператварэньня імперыялістычнай вайны ў грамадзянскую. (Аплёдысманты).

Пасяджэньне закрываецца. Наступнае пасяджэньне з жніўня а 9-й гадзіне раніцы. У парадку дня — спрэчка па дакладах аб мерах барацьбы з небясьпекаў імперыялістычных войн.

Пасяджэньне закрываецца. Наступнае пасяджэньне з жніўня а 9-й гадзіне раніцы. У парадку дня — спрэчка па дакладах аб мерах барацьбы з небясьпекаў імперыялістычных войн.

Крэйсэр „Аўрора“ ў Нарвэгіі

ОСЛО, 2. Нарвэскае тэлеграфнае агенства паведамляе:

«З прычыны прыбыцьця ў нарвэскія воды савецкага крэйсэра „Аўрора“, камандуючы морскімі сіламі Нарвэгіі наладзіў сьведаньне ў гонар камандна-палітычнага складу крэйсэра. На сьведаньні прысутнічалі таксама пасланнік СССР у Нарвэгіі т. Калантай, члены савецкае дыплёматычнае місіі і прадстаўнікі вайскова-морскіх колаў Нарвэгіі. Агалашаючы тост за савецкі флёт, камандуючы заявіў:

«Мы вельмі рады прымаць прадстаўнікоў савецкага флэту, асабліва цяпер, калі мы перапоўнены захапленнем дасканалай работай „Красіна“ ў справе вырабаваньня экспэдыцыі Нобіле. Мы прыносім вам удачнасьць за надвычайна каштоўную дапамогу ў пошуках Роальда Амундсена».

Камандзір „Аўроры“ у адказным слове дзякаваў за вельмі гасьцінны прыём і запрапанавалі тост за нарвэскі флёт. Камісар крэйсэру выказаў надзею на тое, што нарвэскі флёт хутка наведзе СССР».

У Лёндане заклапочаны віленскай праблемай

ЛЁНДАН, 2. «Дэйлі Тэлеграф» паведамляе: увага дыплёматычных колаў зноў сур'ёзна прыкована да польска-літоўскага пытаньня. Уляршыню ва ўвесь час у Лёндане рэзлапачаны магчымымі вынікамі віленскае праблемы.

Польскія газеты аб адказе т. Карахана

ВАРШАВА, 2. Некаторыя польскія газеты публікуюць паведамленьне аб адказе Карахана на пратэст Патэка з поваду прамовы Бухарына на 6-м кангрэсе Камінтэрну. Большасць газет адкажу не публікуе. Камэнтуюць адказ толькі некаторыя газеты, якія называюць яго «савецкім увільваньнем».


Хадайніцтва ўсеЦСПС аб узнагародзе каманд „Красіна“ і „Малыгіна“

МАСКВА, 3. Прэзыдыум УсеЦСПС паставіў у будзёніц перад ЦВК хадайніцтва аб узнагародзе ордэнам працоўнага чырвонага сьцягу каманд ледаколаў „Красіна“ і „Малыгіна“ з прадстаўленьнем ім права намалаваць ордэн на судовых акэсуарах.

Прэзыдыум УсеЦСПС паставіў, таксама прасіць ЦВК аб тым, каб ад імя апошняга актыўным удзельнікам экспэдыцыі былі выданы персанальны ўдзячныя граматы і грашовая ўзнагарода. Апрача таго, прэзыдыум УсеЦСПС знайшоў магчымым узнагароду капітанаў „Красіна“ і „Малыгіна“ т. т. Этге і Чарткова арданамі працоўнага чырвонага сьцягу.

Папраўка
У газэце „Зьвязь“ ад 3-га жніўня ў зьмешчанай заметцы аб сьмерці савецкага гандлёвага прадстаўніка ў Вене ўкраіна памылка: замест Л. М. Бэрвін — належыць чытаць Л. М. Бэнчын.

Самы лепшы гандлёвы порт на Чорным моры



Агульны выгляд Новараіёну

ПАДРЫХТОўКА ДА ВЯЛІКІХ БОЕК

Справаздачы даклад Выканкому Камінтэрну і спрэчкі па ім

Амаль дзесяць дзён абмяркоўваючы VI кангрэс Камінтэрну справаздачы даклад Выканкому. Каля 90 прамоўцаў, прадстаўнікоў кампартый усіх кантынентаў, удзельнічала ў абмеркаванні дакладу. Можна сказаць, што ніводзін кангрэс ня быў такім самадзейным. Ажмысленыя спрэчкі, якія разгарнуліся вакол дакладу, паказалі, наколькі вырас Камуністычны Інтэрнацыянал. Крытыка і самакрытыка, чырвоныя ніткаў пранізаўшы спрэчкі, сведчаць аб тым, што бальшавізацыя перастала ўжо быць толькі лозунгам.

Тры перыяды і асабліваць апошняга перыяду

Шосты кангрэс павінен вызначыць задачы партыі на рад году. Тэмпы росту супярэчнасцяў паміж імперыялізмам і паміж капіталістычным светам і СССР, паміж класамі ў саміх імперыялістычных краінах настолькі шпаркі, што прадстаўнік памежнае кампартыі тав. Тельмастэ а правам паставіў пытаньне: ці ўдасца Камінтэрну яшчэ перад вялікімі падагамі сабрацца на наступны кангрэс? Тым больша адказнасьць ускладаецца на шосты кангрэс.

Аналізуючы разьвіццё сусветнай эканомікі і палітыкі ў апошнія гады і паміраючы перспектывы, кангрэс устанавіў, што ўсё пасьляваеннае разьвіццё можна разьбіць на тры перыяды:

Першы перыяд, гэта—перыяд вострага крызісу капіталізму, выкліканага сусьветнай вайною; гэта—перыяд вялікіх рэвалюцыйных боёк, якія прывялі, з аднаго боку, да стварэньня СССР, з другога—яны закончыліся паражэньнем пралетарыяту (Нямеччына, Вэнгрыя і г. д.). Гэты перыяд—1917-1923 г. г.—сваім пачатковым пунктам мае рэвалюцыю ў Расіі і заканчваецца крызісам 1923 г. ў Імперыі.

Другі перыяд бярэ свой пачатак з паражэньня нямецкага пралетарыяту 1923-1924 г. г., які азначае сабой агудны адліў рэвалюцыйнае хвалі. Другі перыяд, гэта перыяд, калі сусьветны капітал імкнецца аднавіць сусьветныя гандлёвыя сувязі, сусьветныя кредит і валюту, стабілізаваць свае найбольш небясьпечныя вучасткі (Нямеччына, Польшча і г. д.). Другі перыяд, гэта—перыяд наступленьня капіталу, перыяд «рабочых урадаў», перыяд «дэмакратычна-нацыфісцкіх эр» і г. д. Пралетарыят у краінах імперыялізму аходзіцца ў становішчы адступленьня, прычым у кампартыях гэты працэс адбываецца ў выглядзе ультралевага крызісу. Але другі перыяд, гэта разам з тым перыяд аднаўленьня народнае гаспадаркі СССР, росту яе рабочае клясы, умаценьня сувязі апошняй з сусьветным пралетарыятам. Другі перыяд, гэта—разам з тым перыяд пачатку разгортваньня калёніяльных рэвалюцый. Такія характэрныя рысы гэтага другога перыяду, які ахоплівае 1924-1927 г. г.

У 1927-28 г. можна адзначыць новыя моманты, якія ў сваёй злучнасьці дазваляюць гаварыць аб наступленьні 3-га перыяду. Якія-ж гэта моманты? Трэба ўстанавіць—і гэта зрабіў яшчэ тав. Сталін у сваім дакладзе на XV партызьездзе—той факт, што капіталізму удалося пераадоліць даваенны ўзровень вытворчасьці. Яму удалося наладзіць сусьветны гаспадарчы сувязі, і ў пэрым радзе краін капіталізм прывяў

супярэчнасьць паміж яшчэ ідучым уверх амерыканскім і загінаючым ангельскім капіталізмам. У Канадзе, Паўднёвай Амерыцы, на Далёкім Усходзе, у Эўропе—усюды сутыкаюцца гэтыя 2 гіганты, і чым вострай выяўляецца ў самай Амерыцы супярэчнасьць паміж разьвіццём вытворчых сіл і магчымасьцямі збыту, тым шпарчэй скідае сваю нацыфісцкую маску амерыканскі імперыялізм. Новы тур (кола) імперыялістычных войнаў, аб якіх пісаў Ленін у сваіх апошніх артыкулах, набліжаецца з усё ўзрастаючай шпаркасьцю.

Побач з гэтай пагрозай імперыялістычных войнаў для новага перыяду характэрны факт вайны імперыялістых супроць калёніі. Тое, што робіць вараз Японія ў Кітаі, тое, што рабіла Амерыка ў Нікарагуа і г. д. г. д., выяўляецца няпрывратнай вайною. Чым больш яскрава выкрываецца асноўная супярэчнасьць імперыялізму, чым больш расьце рэвалюцыйная свядомасьць калёніяльных народаў, тым наглей становіцца міжнародны імперыялізм. Але гэтыя новыя войны імперыялістых ня могуць не паскорыць працэсу абуджэньня калёніяльных мас. Вось чаму калёніяльныя рэвалюцыі і рухі зьяўляюцца такой-жа рысай трэцяга перыяду, якой зьяўляецца вайна імперыялістых супроць калёніі.

Яшчэ больш характэрнай для новага перыяду зьяўляецца небясьпечна вайны імперыялістых супроць СССР. У сваёй шалёнай канкурэнцыі імперыялісты стараюцца накіраваць сілы за конт эксплёатацыі сваіх рабочых і сялян, але тут паставлены пэўныя межы, бо працуючы імперыялістычных краін даюць адпор, адчуваючы за сабою апору ў асобе СССР.

У сваіх пошуках знайсці вырашэньне супярэчнасьці паміж вытворчымі магчымасьцямі і магчымасьцямі збыту, імперыялісты імкнуцца заціснуць у жалезны кулак сотні мільёнаў калёніяльных рабочых і сялян. Але і тут паставлены межы, бо «калёніяльныя рабы» бунтуюць, ведаючы, што за іх сьпінно стаіць 150-мільённы Савецкі Саюз. Імперыялісты гатовы памерацца сіламі паміж сабою, але яны балджа разьвязаць вайну ў абставінах, калі ў наяўнасьці СССР.

Калі-ж мы ўспомнім, што Савецкі Саюз аднавіў гаспадарку, рэканструе яе на новай тэхнічнай аснове, прыводзіць у жыцьцё грандыёзны план будаўніцтва сацыялізму ў горадзе і

вёсцы (што зьяўляецца адной з характэрнейшых рыс новага перыяду) і тым самым натхняе на барацьбу за сацыялізм працоўных усяго сьвету, дык нам стае зразумелым, наколькі надзённа для імперыялістых пытаньне зьнішчэньня СССР. Пачынаючы з разрыву англа-савецкіх адносін, падрыхтоўка вайны супроць Савецкага Саюзу зьяўляецца адной з вострых усямі міжнароднае палітыкі капіталізму.

Пад кіраўніцтвам ангельскага імперыялізму выдзецца сыстэматычная падрыхтоўка нападу на СССР. Узбройваючы Польшчу, Румынію і іншыя «суседзі», падтрымліваючы пазыкі і гаспадарчы арганізм, паступова перацягваючы да сябе, як «нейтральнага» саюзьніка, Нямеччыну, ангельскі імперыялізм—з блага-славеньня іншых «вялікіх» імперыялістых—чакае толькі добрага тактычнага моманту, каб надкаваць сваіх сабак на СССР. Кангрэс з усёй рэзкасьцю падкрэсьліў задачу неабходнасьці падрыхтоўкі адпору гэтому нападу. У сваёй заключнай прамове тав. Бухарын правільна зазначыў, што нельга даваць бою сацыял-дэмакратыі на пытаньнях гаспадарчых дэмакратыі або прымусовага арбітражу, ня ўвязваючы гэтых пытаньняў з удзелам сацыял-дэмакратыі ў падрыхтоўцы новых войнаў, у асаблівасьці вайны супроць СССР.

Ваенная небясьпечна—вось асяродок новага перыяду. Задачы барацьбы з ваеннай небясьпечкай—вот вось усьці работы Камінтэрну.

За сыстэматычную, штодзённую работу на падрыхтоўцы адпору зайце, у пэўнай свядомасьці таго, што падрыхтоўка мас да гэтага адпору нельга аддзяліць ад падрыхтоўкі мас да пралетарскае рэвалюцыі,—такава асноўная палітычная дырэктыва кангрэсу.

Абвастрэньне клясавых супярэчнасьцяў і паліяваньне рабочае клясы

Адзначаны вышэй міжнародныя знадворныя супярэчнасьці пераплэцены з унутранымі, клясавымі супярэчнасьцямі ўнутры імперыялістычных краін. Шалёная канкурэнцыя імперыялістых штурхае буржуазію кожнай краіны да ўмаценьня націску на працоўныя масы.

Аб'яднаючыся ў картэлі і трэсты, карыстаючыся адкрытым падтрыманьнем прымусовага дзяржаўнага апарату, скарыстоўваючы фашызм і «левага» лэкаў—сацыял-дэмакратыю і прафбюракратыю—імперыялістыч-

ная буржуазія ўмацняе як палітычны, так і эканамічны ўдск. Рацыяналізацыя вытворчасьці, якая ўзмоцненым тэмпам выбірае сілы з рабочае клясы; павялічэньне рабочага дню і зьніжэньне зарплаты ў цэлым радзе краін; прымусовы арбітраж (Нямеччына, Швецыя, Нарвэгія і г. д.), які пазбаўляе рабочую клясу свабоды забастовак; законы аб прафсаюзах, якія ўрэзваюць правы апошніх; законы аб мілітарызацыі населеньства і праекты, якія ўрэзваюць выбарчыя правы працоўных; нарэшце, адкрытыя спробы забараніць кампартыі і спачуваючы ім арганізацыі—такавы ты характэрныя эканамічныя і палітычныя мэрапрыемствы, якія буржуазія ўжывае для ўмаценьня эксплёатацый рабочае клясы, для папярэджаньня сабе ад масавых выступленьняў у сучасны і будучым.

Буржуазія цяпер ужо амаль ня ўжывае дэмакратычнае маскіроўкі. Дыктатура буйно буржуазіі выяўляе сябе выразна. Нават там (напрыклад, у Нямеччыне), дзе буржуазія прымушана на час пасадзіць у міністэрскае крэсла сацыял-дэмакратычных лэкаў, яна ажыццяўляе, што яна не дазволіць ні на ёту адступіць ад яе—буйной буржуазіі—праграмы. Трэба тама ўсяляк адзначыць такія погляды, якія зьвязаны з пераацэнкаю самастойнай ролі рэфармізму, з недаацэнкаю ролі фашызму ў бліжэйшым будучым.

Як адвоструваецца гэты націск на рабочыя масы? Выбары, якія мелі месца ў буйнейшых краінах Эўропы (Нямеччына, Францыя, Польшча) паказалі, што цяпер крыва разьвіцця камунізму ня толькі ня ідзе ўніз—што мела месца на працягу большасьці гадоў другога перыяду—але, наадварот, з быстрынёй ідзе ўверх. 34 мільёны галасоў у Нямеччыне (у сьнежні 1924 году—2,6 мільён, у 1925 г.—1,8 мільён) калі і мільён галасоў ва Францыі, звыш 800 тысяч галасоў у нелегальнай Польшчы, посьпех на камуніальных выбарах у Чэхіі,—усе гэтыя факты сведчаць аб тым, што заваяваньне большасьці рабочае клясы зьяўляецца тут надзённай задачай.

Калі мы будзем разглядаць сацыял-дэмакратычных галасоў, дык значнае камуністычных галасоў будзе значна большым. Нямецкая кампартыя, напрыклад, атрымала на кожны 100 сап.-дэмакратычных галасоў толькі 35 галасоў. Але, калі мы возьмем такія кіруючыя эканамічныя і палітычныя цэнтры, як Бэр-

лін, Гамбург, Дусэльдорф, Эсэн, Гале, Хэмпні, дык малюнак будзе вусім іншы. Тут кампартыя ў горшым выпадку (напрыклад, Гамбург, Хэмпні) мае на 2 сацыял-дэмакратычных і камуністычных галас, у Бэрліне на кожны 8 сацыял-дэмакратычных 6 камуністычных, у Гале, Дусэльдорфе, Эсэне яна атрымала больш чым сацыял-дэмакраты. Прыкладна, такі-ж малюнак у Парыжы, Варшаве і іншых важнейшых стратэгічных цэнтрах Эўропы.

Некаторыя таварышы (напрыклад, меншасць КПГ) не даацэньваюць неабходнасьці такога аналізу і маюць тэндэнцыю не даацэньваць таму нашы посьпехі ў параўнаньні з рэфармізмам. Між тым Ленін вучыў нас (гл. яго артыкул «Выбары ва Ўстаноўчы Сойм і дыктатура пралетарыяту», т. XVI) заўважыць за іх бамі бачыць іх сацыялізм, клясава-стратэгічны змест. Мы не павінны пераацэньваць папы сілы. Але Ленін ніколі ня раў і не даацэньваў іх. Сякды Камінтэрну толькі тады змогуць падрыхтаваць масы, калі іны будучь пераконаны ва ўласных сілах, будучь разумець усё вялікае стратэгічнае значэньне вузлавых, індустрыяльных пунктаў краіны.

Фашызацыя сацыял-дэмакратыі і новыя моманты ў тактыцы Камінтэрну

Умаценьне падрыхтоўкі да надыходзячых боёк азначае, у першую чаргу, умаценьне барацьбы з сацыял-дэмакратыяй. Рост імперыялістычных імкненьняў буржуазіі ўмацняе ніткі, якія зьвязваюць сацыял-дэмакратыю з імперыялістычнай дзяржавай. Чым вострай становіцца канкурэнцыя паміж імперыялістымі, тым «больш сардэчнымі» аказваюцца адносіны паміж буржуазіяй і сацыял-дэмакратыяй данае краіны.

Сацыял-дэмакраты адкрыта абараняюць рацыяналізацыю ў імя канкурэнцыйнасьці «сваёй» прамысловасьці. Яны пралаведуюць таму «гаспадарчую дэмакратыю», «прамысловы мір», прымусовы арбітраж і г. д. Сацыял-дэмакраты зьяўляюцца гласнагамі новага імперыялістычнага наступленьня на калёніі, і пад маскаю нацыфізму яны абараняюць імперыялістычную Лігу Нацыяў, надаючы на СССР, прымучаючы масы да думкі аб «законнасьці» вайны з ім. Сацыял-дэмакратычная партыя зрабілася агітрацыя імпэ-

рыялізму ў справе падрыхтоўкі вайны в СССР.

Фашызуючыся, сацыял-дэмакраты адкрыта пераходзіць да палітыкі расколу рабочага руху. Найбольш яскравай зьяўляецца палітыка нямецкай сацыял-дэмакратыі. Яна ўносіць раскол у спартыўны рух (выключэньне бэрлінскага і гальскага аддзелаў), рух вольнамысьлячых (600 тысяч членаў), дзе камуністыя папярэдадні заваёвы гэгэмоніі. Яна выключае сотні камуністычных актывістаў з прафсаюзу.

Ці можа ў такіх умовах тактыка адзінага фронту застацца няўхільнай ва ўсіх яе частках? Зразумела, не. Няўхільнай застаецца наша тактыка адзінага фронту зьніз, адзінага фронту з сацыял-дэмакратычнымі рабочымі. Але было-б сьмешна прапанаваць зараз адзіны фронт фашызма сацыял-дэмакратычнай верхавіны, якая ўносіць раскол у рабочы рух. Шалёная барацьба з с.-д. верхавінай—такава выходная тактычная дырэктыва.

Імёна, выходзячы з гэтай-жа ўстаноўкі, яшчэ 9-ты пленум Выканкому Камінтэрну павярнуў руль францускае партыі, павярнуў ён адмовіцца ад адзінага фронту з сацыялістамі на выбарах, наведзіў выбарчую барацьбу пад лозунгам «кляса супроць клясы».

Імёна, выходзячы з гэтай-жа ўстаноўкі, яшчэ 9-ты пленум Выканкому Камінтэрну павярнуў тактычны руль ангельскае партыі ў адносінах рабочае партыі, якая з бюрформеннай рабочай арганізацыі пера-рабілася ў амаль звычайную рэфармісцкую партыю.

Не адмаўляючыся ні на хвіліну ад адзінага фронту з сацыял-дэмакратычнымі рабочымі ўсюды, кампарты павінны ўмацняць сваю барацьбу з сацыял-дэмакратычнай верхавінай ва ўсіх арганізацыях, асабліва прафсаюзах. Пасьўнасьць у той момант, калі рэфармістыя выключаюць сотні камуністычных кіраўнікоў, або ўносяць раскол у цэлыя арганізацыі, была-б канітуляцыя.

Больш, чым калі-б там ні было ад камуністых вымагаюцца рашучасьць і ініцыятыва. Той, хто вчаецца і топтацца на месцы,—той будзе пераможаным.

Правыя ўхілы і прымірэнчавства

Але пераможную барацьбу з сацыял-дэмакратыяй могуць весці толькі ў тым выпадку, калі ўнутры саміх будзе непарушная цвёрдасьць у адносінах сацыял-дэмакратыі, калі лэаунгі кампартыі, будучы папу-

лярнымі, будуць у той-жа час вяртацца рэвалюцыйнымі, процістаяць лэйнімі рэфармісцкім лэаунгам.

Кангрэс устанавіў, што стабілізацыйны перыяд, перыяд сдробных спраў стварыў пэўныя хістаньні ў сьвечках, умацняючы правыя пастроі ў некаторых праслойках, пераважна ў праслойках прафсаюзных, муніцыпальных, кааперацыйных працаўнікоў. Невыстарчальная выразнасьць у барацьбе з сацыял-дэмакратыяй, пэўныя ілюзіі ў адносінах лэйных сацыял-дэмакратыяў, невыстарчальная рашучасьць, парох канітуляцыя перад прафсаюзнай бюракратыяй, разрыв паміж штодзённай практыкай і справаю падрыхтоўкі пралетарскай рэвалюцыі, боязьніцарушчы буржуазную легальнасьць—такавы характэрныя рысы правага ўхілу.

Калі мы ўспомнім, што імёна для апартуныстычных элемэнтаў уласцівы нацыяналістычныя хістаньні, калі мы ўспомнім, што імёна ў эўрапейскіх сьвечках яшчэ ня ажыты парлямэнцкай традыцыі,—дык мы зразумеем, якой сур'ёзнай небясьпечкаю можа стаць правы ўхіл у рашучы момант барацьбы, вайны, калі ўжо зараз ня будзе адкрыты агонь супроць гэтых правах, апартуныстычных ўхілаў.

Між тым, у некаторых партыях ёсьць кіруючыя таварышы, якія не заўсёды пасьлядоўна выдучь гэту барацьбу з правамі і маюць тэндэнцыю весці барацьбу на два фронты—і супроць правах, і супроць левага кіраўніцтва,—лёгіка рэчаві, зварачаючы галовыны ўдары супроць апошняга.

Кангрэс улічыў гэту прымірэнчую небясьпечку. У спецыяльным нямецкім разьдзеле і ў агульнай частцы палітычных тэзісаў ён даў дырэктыву «поўнае перамогі прымірэнчае пліні».

Ідэалёгічная і арганізацыйная падрыхтоўка да боёк

Крыўкуючы палітычныя памылкі і ўхілы, кангрэс зьвярнуў разам з тым сур'ёзную ўвагу на справу ідэалёгічнай і арганізацыйнай падрыхтоўкі да будучых боёк. Кангрэс выходзіў з таго асноўнага факту, што палітычны ўплыў партыі далёка перабольшвае іх арганізацыйны ўплыў. Пераадоўчы гэты палітычны ўплыў у арганізацыйны можна толькі шляхам умаценьня работы заводзкіх ячэек, шліхам умаценьня работы ў масавых арганізацыях. Але гэта праблема ўпярэцца ў праблему кадраў. Амаль ва ўсіх партыях ёсьць ноўжыцы паміж партыйнымі задачамі і ўроўнем іх актыўнае. Узьняцьцё ідэалёгічнага ўроўню партыйных кадраў пры адначасным вылучэньні маладых сіл—цэнтральная ўнутрыпартыйная задача.

Ідэалёгічная работа ў партыях зьяўляецца баявой задачай, бо нельга рыхтавацца да адпору вайне, не зрабіўшы здабыткам кожнага члена партыі ленынскую навуку аб імперыялізме, аб вайне. У такіх краінах, як напрыклад, Чэхія або Францыя, дзе партыі не прайшлі праз агонь рэвалюцыі, ідэалёгічнае загартаваньне мае рашаючае значэньне для будучых боёк.

Тав. Бухарын у сваёй заключнай прамове справадзіў напаміну словы Леніна аб тым, што барацьбу з ваеннай небясьпечкаю трэба весці на

1903--чвэртна вэну бальшавізму--1928



Выдатнейшыя дэлегаты другога зьезду РСДРП, належашыя да «ісраўскага напрамку», пачае з Леніным. «Ісраўскі напрамак» меў на зьездзе 33 галасы з 54. Гэтае «ісраўскае крыло» вяло на зьездзе ўпартую барацьбу за сапраўдную чыстату і перамогу ісраўоніх прынцыпаў.

ПАЛЕСКІ КАМІТЭТ

часці. Іму удалося наладзіць сувязі, і ў цэлым радзе краін капіталізм правёў значную рэканструкцыю сваёй гаспадарыі. Каміталізм дасяг даважнага ўзроўня вытворчасці. Але тым больш выяўляецца галоўнейшая супярэчнасць капіталізму—супярэчнасць паміж вытворчымі магчымасцямі і магчымасцямі збыту. Імяна адгэтуль вырастаюць вазіяны патрасенні.

Набывалі рост супярэчнасці паміж імперыялізмам—танай першай рыса новага парядку. Восемю гэтых супярэчнасцей выяўляецца

Па Савецкім Саюзе Першы спектакль тэатру Кабукі ў Маскве

МАСКВА, 1. У памяшканні 2-га мастацкага тэатру адбыўся першы спектакль японскага тэатру Кабукі. Тэатр адвораку дэкарыраваў японскімі нацыянальнымі сцэнамі і ілюмінаваў японскімі фанарыкамі. Па фасадзе сплунчаны вялікі мастацка выкаваны панно, якія паказваюць асобныя сцэны з рэпертуару тэатру. На спектаклі прысутнічалі члены ўраду, дыпламатычны корпус, адкаваныя працаўнікі Народнага камісарыята ўнутраных спраў і іншых устаноў, японская каленія і інш. Перад пачаткам спектаклю праф. Канраў даў кароткую характарыстыку пастаноўкі тэатру Кабукі і зместу п'есы. Паўднёвыя на сцэне трагедыі японскага актара Садандзі было сустрачана бурнымі, доўга нязможнымі апледысментамі. Увогуле спектакль прайшоў з вялікім мастацкім поспехам.

Поспех 2-ой пазыкі індустрыялізацыі

ХАРЬКАЎ, 1. Ва ўсіх акругах Украіны ідзе паспяховая падрыхтоўка да правядзення пазыкі індустрыялізацыі. У Адэсе праводзіцца сямая вывазная ўстаноў і падрыхтоўка. Супрацоўнікі «Одесских Известий» калектыўна падпісаліся на 5.000 руб., рабочы Дзештрастроў—на 2.000 руб., рабочыя трэцяй дзяржаўнай табачнай фабрыкі—на 2.500 руб. У Арцёмаўску першы дзень папярэдняй падпіскі даў 2.000 руб. Група супрацоўнікаў Екаірынінскай чыгункі падпісалася на 500 руб. Асабліва ўмоцнена праходзіць падпіска сярод камсамольцаў: камсамольцы трэцяй дзяржаўнай фабрыкі «Адэса» падпісаліся на 3.000 руб., група камсамольцаў ст. Сісельнікава—на 550 рублёў.

ХАРКАЎ, 1. Прэздыум ВУЦВК'а пастанавіў стварыць пры ВУЦВК'у ўсеукраінскі ўрадавы камітэт садзейнічання другой пазыцы індустрыялізацыі. Усім акрыянкамам прапанавана безадкладна стварыць аналітычныя камітэты ў акругах і раёнах, таксама і пры гарсаветах.

Пэнсія вынаходцы Ціялкоўскаму

МАСКВА, 1. Прымаючы пад увагу выдатны заслугі вынаходцы Ціялкоўскага ў галіне авіяцыі, Саюзны СНК назначыў яму з 1-га чэрвеня 1928 г. пэнсію ў размеры 225 руб.

У межах пярэдняй Беларусі Гомель быў адным горадам дзе пасля заснавання Р.С.-Д.Р.П. існавала самастойная сацыял-дэмакратычная група, якая прарэчыла супроць існавання самастойнай лёрэіскай работай арганізацыі. Гэта група арганізавалася ў 1897 годзе, да стварэння «Бунду». Пазней, пасля арганізацыі «Бунду» Аляксандар Крамер (член ЦК «Бунду») прыхаўшы ў Гомель, запрапанаваў групе ўвайсці ў «Бунд» на правах камітэту. Але група адмовілася, заявіўшы, што лёрэіскай работай арганізацыі не адчуваюць патрэбы ў асобнай арганізацыі.

Хутка пасля 1-га з'езду Р.С.-Д.Р.П. група змяніла сваю назву

*) З кнігі С. Агурскага «Рэвалюцыйнае движение в Белоруссии». 1) Аляксандар Крамер. «Успаміны аб «Бундзе», «Пролетарская Рэвалюцыя», № 11, 1922 г.

Аварыя на заводзе імя Пятроўскага

ДНЭПРА-ПЯТРОЎСК, 1. Учора на заводзе імя Пятроўскага адбылася аварыя нядаўна накінутай для рамонту домы № 6. У печы абламаўся валяк, частка яго выкінута наверх. Адначасова з домы выбухнула гарачае паветра, якім апаліла 9 рабочых. Вядзецца тэрміновае расследаванне. Сёння двое рабочых з чыку пацярпелых пры ўчарашняй аварыі памёрлі. Заводакіраўніцтва забяспечвае семі памёршых.

Заходні пралетарыят не дапусьціць нападу на СССР

АДЭСА, 1. Прыбыўшы сюды пароход «Камеіц-Подольск» даставіў трыста тон імпартнага грузу, у тым ліку—буйную партыю для газаводаў Грозны-Туапсе. У час прабывання пароходу ў Ротэрдэме (Галандыя) галандскія маракі, сумесна з маракамі іншых замежных суднаў, якія знаходзяцца ў порце, арганізавалі ў гонар савецкіх маракоў вечар змычкі. Замежныя маракі якія выступалі на мітынг завяралі, што заходні пралетарыят не дапусьціць нападу на СССР. Таксама пабраці прынялі савецкіх маракоў і ангельскія рабочыя, якія цікавіліся бытам савецкіх маракоў. умовамі аховы працы ў СССР і г. д.

Дэпутат Галавач вызвален пад заклад

ВАРШАВА, 31. Дэпутат незалежнай сільнянскай партыі Галавач вызвалены з папярэдняга зьняволення пад заклад у 1.000 злотых.

Апазыцыя на словах

ВАРШАВА, 31. «Экспрэс Паранны» паведамляе, што ППС і Вызваленчыя пастанавілі стварыць «камітэт абароны рэспублікі для процідзейнічання перагляду канстытуцыі і для прапаганды рэспубліканска-дэмакратычных ідэй».

і пачала называцца «Гомельскім Камітэтам Р.С.-Д.Р.П.» 2) Пад гэтай назвай яна існавала і працавала 3 гады і прымаць ўдзел ў забастоўцы чыгуначных рабочых, якая была ў 1899 г. Увесну 1900 году Гомельскі камітэт далучыўся да Бунду, і да 1903 году ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, бундаўскі камітэт быў адзінай сацыял-дэмакратычнай арганізацыяй.

З уваходам Гомельскага камітэту Р.С.-Д.Р.П. у Бунд, само сабою зразумела, аслабілі сувязі гомельскіх сацыял-дэмакратаў з незлёрэіскамі рабочымі Гомеля, бо Бунд, як спецыяльна-лёрэіскай работай арганізацыя, ня мог мець уплыну на рабочыя і іншыя нацыянальнасці. Гэта асабобенасць лёрэіскай работай досыць яскрава праявілася ў жніўні 1903 году, калі 200-300 рабочых з гомельскіх чыгуначных майстэрняў, пад прыкрыццём войск, зрабілі паром, рабучы і забавачы лёрэіскае насельніцтва 3).

Той факт, што такая вялікая колькасць рабочых маглі быць выкарыстаны царскімі агентамі для наладжвання парому, быў простым вынікам гэтай лініі, якую праводзіў Бунд, ізалячы лёрэіскай работай ад агульнага рабочага руху.

У канцы лета 1903 г. рух у Гомелі пачынае прымаць іншы кірунак. У гэты час у Гомель прыхаў а-за граніцы т. Уладзіміраў (Лева).

Вось што расказвае т. Уладзіміраў у сваёй аўтабіяграфіі аб сваім прыездзе ў Гомель:

«У маі 1903 году пасля гутарак з Уладзімірам Ільічам Леніным і Надзеяй Канстантынаўнай ад'язджаю ў Расію а яўкаю ў Кіев, але чэрвеньская забастоўка і правалы, зьвязаныя з ёю, не даюць мне магчымасці застацца ў Кіеве, бо ня было з кім зьвязацца на двух яўках, якія ўжо меліся, і я на свой страх і рызыку накіроўваюся ў Гомель».

Прыехаўшы ў Гомель ён знайшоў групу, якая складалася з 3 рабочых, з якой ён і пачаў весці сацыял-дэмакратычную работу. Уладзіміраў быў вельмі добрым прамоўцаў і добрым арганізатарам, і яму ў досыць кароткі перыяд удалося стварыць у Гомелі моцную групу Р.С.-Д.Р.П. з рабочых і інтэлігентаў, якія вышлі з Бунду, з прычыны таго, што іншы лічылі патрэбным весці работу сярод расійскіх рабочых».

У 1904 годзе ўсе арганізацыі Палескай чыгункі аб'ядналіся, стварыўшы «Палескі Камітэт» які стаў цэнтрам сацыял-дэмакратычных груп Гомеля, Рэчыцы, Мазыра, Новазыхава, Клінцоў, Суража, Вышава, Магілёва, Шклова, Копысі, Горак і Воршы.

Галоўнымі працаўнікамі Палескага Камітэту былі «Л. Уладзіміраў»—Мірон Канстантынавіч Шэйнін, Уладзіміраў, Якаў Варысавіч, Нехамкін—«Уладзімер», «Яўгені», «Казімір», Леў Драгунскі, Мацьвей Клеванскі, «Адольф» (Кіорык), В. Баранаў, «Максім», «Сяргей», «Аляксей»—Мірон Чарнаваў (які потым стаў правакатарам) А. А. Эк.

Палескі Камітэт да III з'езду быў зьмешчаным: у яго ўваходзілі і бальшавікі, і меншавікі, але ў большась-

- 2) Паводле агентурных вестак у гэты час гомельскі камітэт складаўся з наступных асоб: С. Я. Цейтліна, А. В. Драўкіна, Р. Н. Эфе, Я. В. Нехамкіна, Ш. Я. Гінабург, Х. Фаліпчэйна і І. Д. Шадоўскага—1905 г. у Гомелі, стар. 28.
- 3) «1905 год у Гомелі», стар. 50.

ці ён стаў на «прымірэнчай» пазыцыі і хацеў захаваць нейтралітэт у барацьбе паміж меншавікамі і бальшавікамі. Старшыня і кіраўніком Палескага Камітэту быў Уладзіміраў, які быў бальшавіком і, даючы сваёму уплыву і арганізатарскім здольнасцям, праводзіў звычайна свае пранавы.

У канцы 1904 году і ў пачатку 1905 г., калі разгарэлася барацьба вакол пытання аб скліканні трэцяга з'езду партыі, у Палескім Камітэце адбыўся значны зрух у бальшавіцкім кірунку.

5-га сакавіка 1905 году на пасяджэнні Палескага Камітэту, якое адбылося ў Новазыхаве, па пытанні аб скліканні III-га з'езду была прынята наступная рэзалюцыя:

«Гэты палітычны момант, які перажывае зараз Расія, ставіць перад Расійскай Сацыял-Дэмакратычнай Работай Партыяй сур'ёзную гродную задачу, ажыццяўленне якой магчыма толькі пры агуртаванні ўсіх сіл, і высювае цэлы рад пытанняў якія настойліва патрабуюць неадкладнага вырашэння. Прымаючы пад увагу: 1) што аб'яднанне партыі, якая фактычна раскалолася на дзве часткі можа быць ажыццяўлена толькі шляхам агульнапартыйнага з'езду, які павінен як-бы там ні было накіраваць канец гэтаму расколу ў нашай партыі; 2) што 3-ці чарговы з'езд уяўляе самы лепшы спосаб для вырашэння тых тактычных задач і пытанняў, якія высюваюць перад нашай партыяй падае, што разгортваюцца,—Палескі Камітэт на сходы... сакавіка прызнаў, што скліканне 3-га чарговага з'езду з'яўляецца надзеяна неабходным, і пастанаўляе зьвярнуцца да цэнтральных устаноў партыі з прапановаю аб неадкладным скліканні 3-га з'езду».

Але гэтыя пытанні вырашаліся ў самым толькі Палескім Камітэце. У раённых арганізацыях, дзе большасць таварышоў, якія невястарацальна глыбока разбіраліся ва ўнутрыпартыйных разгаласях, схілялася на бок «меншасці»,—пытанне аб скліканні III-га з'езду зусім ня ўзнімалася.

Пасля III-га з'езду меншавікі выкарысталі гэты факт для сваёй фракцыйнай агітацыі супроць Палескага Камітэту, даказваючы, што Палескі Камітэт зусім ня лічыўся з думкаю раённых арганізацыяў. У самым Палескім Камітэце нават і пасля III-га з'езду былі разгалосці на арганізацыйных пытаннях.

Пасля III-га з'езду партыі быў склікан з'езд раённых арганізацыяў Палескага Камітэту, на якім абмяркоўвалася пытанне аб III-м з'ездзе і аб пазыцыі, якую павінен заняць Палескі Камітэт у адносінах да ЦК, абранага на III-м з'ездзе. З'езд палескіх арганізацыяў адбыўся ў Гомелі ў маі 1905 году. Пытанне аб III-м з'ездзе выклікала гарачыя спрэчкі, якія цягнуліся два дні; пасяджэнні зацягваліся да 4-5 гадзін ночы. Каб унікнуць правалу, апошняе пасяджэнне з'езду было склікана на высьле блізка Гомелю і там спрэчкі прынялі яшчэ больш рэзкі і бурны характар. Меншавікі дабіваліся, каб з'езд абвясціў III-ці з'езд партыі незаконным і адмовіўся прызнаць новаабраны ЦК. Бальшавікі імкнуліся правесці рэзалюцыю аб прызнанні III-га з'езду ўсіх яго пастаноў законнымі і аб закліку ўсіх партыйных арганізацыяў да правядзення пастаноў з'езду і ЦК. Пасля доўгіх спрэчак, была прынята кампрамісная рэзалюцыя аб III-м з'ездзе, якая зазначала:

«Раёны з'езд арганізацыяў ПК на пасяджэннях, разглядаючы свае адносіны да III-га з'езду і 1-й канфарэнтны партыйных працаўнікоў, прышоў да наступных вывадаў: ня гледзячы на тое, што 1) III-ці з'езд ня можа быць прызнан агульнапартыйным, бо на ім ня былі прадстаўлены ўсе галоўныя плыні ў партыі, 2) што парадак склікання з'езду не адпавядаў пасьпешным патрэбнасцям партыі, 3) што пытанне аб юрыдычнай законнасці з'езду застаецца адкрытым, 4) што з некаторымі пунктамі статуту III-га з'езду раёны з'езд арганізацыяў ПК не салідарна ЦК павінен арганізаваць новыя камітэты па ўзаемнай згодзе з адпаведнымі працаўнікамі на мясцох, нар. 5: для расказавання досыць дзве трэці перыферыі і двух членаў ЦК і, нарэшце, нар. 12: увад і капітэцыя павінны праводзіцца па раённым з'ездзе па ўзаемнай згодзе, а ў выпадку канфлікта—пастанаваю вышэйшага цэнтру), але прызнаючы, 1) што статут з'езду забяспечвае магчымасць супольнай агульна-партыйнай работы, 2) што разьяднанне рэвалюцыйна-партыйнага с'яўбой для агульнага справы,—раёны з'езд падпарадкоўвацца цэнтральнай устаноўе, выбранай на III-м з'ездзе, прычым, пранаву ПК зараз-жа з метаю магчыма больш шырмага аб'яднання ўсе партыі, увайсці ў зносіны з арганізацыйнай камісіяй».

Гэтай кампраміснай рэзалюцыяй бальшавікі дабіліся ад раёнага з'езду палескіх сацыял-дэмакратычных арганізацыяў падпарадкавання бальшавікам ЦК, абранаму III-м з'ездам, а таксама прызнання таго, што статут, прыняты III-м з'ездам, забяспечвае магчымасць агульна-партыйнай работы.

Пасля раёнага з'езду, Палескі Камітэт вызначыўся, як бальшавікі і павёў сваю работу ў ленинскім кірунку. Рэдакцыя новай «Іскры» (№ 110) скардзіцца, што ў Палескім Камітэце ўжо праўляецца ленинскі «кулак». Але, ня гледзячы на некаторы поспех на раённым з'ездзе, Палескаму Камітэту прышлося працаваць у вельмі цяжкіх умовах, бо ня ўсе арганізацыі праводзілі яго лінію.

Гомельская і Копыскай арганізацыі прадстаўлялі сабою меншавіцкую апазыцыю Палескаму Камітэту. Адносіны да «Бунду» Палескага Камітэту былі некалькі іншым чым Паўночна-Заходняга Камітэту. Барацьба Палескага Камітэту з «Бундам» наліла мірны характар. Калі на III-м з'ездзе партыі выступіў прадстаўнік Менскай групы Дзедушкі, які настойваў на неабходнасці ўмоцненай барацьбы з нацыяналізмам «Бунду», Уладзіміраў (дэлегат Палескага Камітэту) выступіў з значэннем, што з «Бундам» неабходна зблізіцца бо:

«У пытанні аб збліжэнні з «Бундам» трэба лічыцца з тым, што «Бунд» ня ўвойдзе ў партыю без аўтаноміі—і гэту аўтаномію трэба яму даць; тактыка многіх Камітэтаў Р.С.-Д.Р.П. у мяжы аседласці ня вырымляе крытыкі:—Паўночна-Заходні Камітэт сваёй барацьбою выклікае толькі злосьць у бундаўцаў. Дзе ня было такой барацьбы ў адносінах да «Бунду», там настрой рабочых у адносінах да нас палепшыўся. Сіла «Бунду» ў нашай слабасці, і моцная наша арганізацыя зломіць сілу «Бунду». Але гэта справа ня бліжэйшых месцаў. «Бунд» цягне ня можа супольных сходаў лёрэіскай работай-бундаўцаў з РС-ДРП

для таго, каб лёрэіскай работай ня бачылі работы другой арганізацыі (Галасы: Слухайце, слухайце). Супольнае вытульненне, супольнае дзейнасць—лепшы сродак для барацьбы з бундаўскім нацыяналізмам» 1).

Такая прымірэнчая пазыцыя Уладзімірава ў адносінах «Бунду» адпавядае ўсёй прымірэнчай палітыцы Палескага Камітэту, якая найбольш вышукла адпавядалася ў кампраміснай рэвалюцыі, прынятай раённым з'ездам па пытанні аб III-м з'ездзе партыі. Такая была ідэявая лінія Палескага Камітэту, які адгрываў значную ролю ў Палескім краі, у першую эпоху барацьбы паміж бальшавізмам і меншавізмам.

Асабліва буйную ролю ён адгрываў у рэвалюцыі 1905 году, на чым мы спынімся ў наступных разьдэлах.

ПЕРАД АСЕНЬ- НЯЙ СЯЎБОЙ

Агранамічныя мерапры- емствы НКЗБ

НКЗем расаслаў на месцы дырэктывы аб правядзенні агранамічнай дапамогі селянству ў азіму пасеўную кампанію.

На мясцох ідзе падрыхтоўка да працы зерначышчальных пунктаў і абораў, якім належыць ачысціць каля 128.000 цэнта збожжа, што складае 7 проц. усяго пасеўнага матар'ялу. У азіму кампанію павінна быць пераведзена на шматполье 125.000 гект. селянскай зямлі, што складае 10 проц. ад агульнай азімай пасеўнай плошчы.

Пачаўся завоз на месцы фармаліну для пратраўлення 15.000 пуд. жыта (у межах барацьбы з грыбком-галаўнёй). Завоз праходзіць нармальна.

Сельска-гаспадарчыя машыны і інвентар для снабжэння селянства ўжо завозіцца на месцы. Заключан дагавор аб перадачы селянству з саўхозаў Белсельтрасу 25.000 цэнт. палешанага насення. Яно будзе размяркоўвацца нізавой сеткай Белсельсаюзу. Частка насення будзе выдана ў кредит беднейшым гаспадаркам, частка будзе выдана ў абмен на звычайнае збожжа. За чыстае звычайнае збожжа будзе выдавацца палешанае насенне з разліку пуд за пуд, а пры памене на нештатровае верне будзе брацца надбаўка.

Статуты кас узаемадапамогі і іх смяовау рэгіструюцца ў інспекцыях месцавае прамысловасці агульных вынаўчых камітэтаў, а калі дзейнасць касы ці саюзу выходзіць за межы аднае акругі, то ў адзін часе месцавае прамысловасці Вышэйшага Савету Народнага Гаспадаркі БССР.

Усяго будзе завезена 10.000 тон суперфасфату. Да гэтай колькасці трэба дабавіць яшчэ каля 2 тысяч тон, якія застаўся ад яравога

і сістэматычна, штодзённа работай ня унутры, так і па-за партыяй. Дзень за днём растлумачваючы масам ідуцьлінасць ваіны, выкрываючы факты яе падрыхтоўкі, дзень за днём рыхтуючы партыю—ідэалітычна і арганізацыйна—да моманту наступлення ваіны,—партыі змогуць на справе, а ня толькі на словах, падрыхтавацца да рашучых падаў, у поўнай сьведомасці таго, што падрыхтоўка да будучай ваіны ёсьць разам з тым і падрыхтоўка да будучай рэвалюцыі.

Н. Л.

пасеву. Чакаецца яшчэ дадатковы водпуск Беларусі мінеральных угнабняў у колькасці да 2.000 тон.

Звыш 50 проц. усеі колькасці суперфасфату ўжо завезена ў межы БССР.

Авансы на кантракта- цыю жыта

Наркамземам падрыхтоўваецца інструкцыя аб правядзенні агранамічных мерапрыемстваў пры кантрактацыі азімняга пасеваў. Пасеўшчыкі пры кантрактацыі будуць у першую чаргу забяспечвацца гатунковым і палешаным насеннем, інвентаром і мінеральнымі ўгнабнямі.

Устаноўлены сумы авансу пры заключэнні дагавору на кантрактацыі: для бядняцкіх гаспадарак—9 руб. за гектар, а для больш моцных груп — 7 руб. 50 кап. за гектар.

Завоз машын і ўгна- енняў

Да асенняй кампаніі Белсельсаюзам завозіцца сельска-гаспадарчыя машыны і інвентар у агульнай суме на 794.000 р. Малагарань завозіцца 1550 шт., вейлае—2230 шт., жатак завезена і размярквана 140 шт. Большая частка інвентару і машын — ужо на мясцох.

Па першае ліпеня Цэнтразем складам БССР завезена на месцы сельска-гаспадарчых машын, інвентару і ўгнабняў на агульную суму звыш 3.800.000 руб. Прадана з гэтага ліку тавараў на суму каля 2 з паловай мільянаў.

Касы ўзаемадапамогі са- матужна-прамысловае наапрацыі

Задзеержва паставена ЦВК і СНК БССР пра касы ўзаемадапамогі саматужна-прамысловае каапрацыі. Згодна гэтай паставоў члены прамыслова-кредытных таварыстваў для ўсіх відаў матар'яльнае і культурнае ўзаемадапамогі могуць арганізоўваць касы ўзаемадапамогі в удзелам ня менш 50 членаў.

Статуты кас узаемадапамогі і іх смяовау рэгіструюцца ў інспекцыях месцавае прамысловасці агульных вынаўчых камітэтаў, а калі дзейнасць касы ці саюзу выходзіць за межы аднае акругі, то ў адзін часе месцавае прамысловасці Вышэйшага Савету Народнага Гаспадаркі БССР.

2-ая ПАЗЫКА САЦЫЯЛІСТЫЧНАГА БУДАЎНІЦТВА

Папярэдняя падпіска ўзмацняецца, ахапляючы ўсё новыя і новыя прадпрыемствы

Рабочыя 1-ай друкарні ўжо падпісаліся на 8.125 р., рабочыя заводу „Рухавік Рэвалюцыі“—на 6.000 руб.

Усямерная дапамога рэалізацыі пазыкі!

Прафарганізацыі—за работу!

Пастанова прэзыдыуму ЦСПСБ

На пасяджэнні 2-га жніўня прэзыдыум ЦСПСБ заслухаў інфармацыю т. Галтэрына аб рэалізацыі 2-й пазыкі індустрыялізацыі.

У БССР, згодна арыентаванаму плану, трэба рэалізаваць аблігацый на суму 5.400 тысяч руб. Сярод рабочых і служачых мяркуецца размясціць пазыкі на 3.600 тысяч руб. Асноўны лёзунг кампаніі—«усе 100 проц. членаў прафсаюзаў павінны падпісацца на 100 проц. месячнай зарплаты».

Рабочым і служачым прадастаўляецца, пачынаючы з 1-га кастрычніка, растэрміноўка плацяжоў на 8 месяцаў. Камі прывесці падпіску зараз,

тэрмін уплаты павялічваецца на 2 месяцы—да 10 мес.

Прэзыдыум ЦСПСБ прапанаваў цэнтральным праўленьням саюзаў і акру говам прафсаветам усямерна садзейнічаць органам Наркамфіну ў распаўсюджванні пазыкі сярод рабочых і служачых.

Фабзайкомы павінны тэрмінова ажыццявіць работу камісій дапамогі на прадпрыемствах, дзе яны маюцца, а таксама стварыць новыя камісіі.

Прэзыдыум звярнуў увагу саюзаў сельска-гаспадарчых рабочых, будаўнікоў і харчавікоў на неабходнасць рэалізацыі пазыкі сярод сезонных рабочых.

На паўтарамесячны аклад

Учора супрацоўнікамі ДЗЯРЖБАНКУ была праведзена падпіска на 2-ую пазыку індустрыялізацыі. На працягу гадзіны падпіска дала 4.500 руб. Плану падпіска праводзілася толькі сярод саюзных, якія атрымліваюць пэнсію звыш 30 руб. Большасць падпісалася на ПАЎТАРАМЕсячную ПЭНСІЮ.

Па Савецкай Беларусі

НЯПРАВІЛЬНЫ ПРЫГАВАР ГОМЕЛЬСКАГА АКРСУДУ

2 БАНДЫТЫ НА ВОЛІ, 3-ці ЗАСУДЖАН НА 2 ГАДЫ

Вярхоўны Суд павінен перагледзець прыгавар

(Ад нашага рэчыцкага карэспандэнта)

Надрабізанасці гэтае справы былі азначаны ў «Звяздзе» ад 22-га ліпеня № 168 (карэспандэнцыя «Бандыцкае гняздо пад носам Рэчыцкага РВК»). Мы падавалі абураючую гісторыю зьдэкаў прафесіянальных бандытаў, былых гайдамакаў над насельніцтвам на вачох міліцыі і пад носам мясцовай і раённай улады. Мы паведамлялі аб нячужывым выпадку самасуду бандытаў над селянінам, аб вельмі ўжо цяжкіх адносінах да гэтых бандытаў следчым і іншых устаноў.

І што-ж? Вось вынікі, якія сведчаць, што паданы намі матэрыял ня вылікаў належнага рэагавання. Яшчэ горш, справа гэтых бандытаў слухалася ўжо 23-га ліпеня гомельскім акруговым судом, які, мусіць, добра не азнаёміўся з справай або ня прыняў пад увагу наш матэрыял. Гомельскі акруговы суд на лічбў нават патрэбным разгледзець жаданыя сямейныя і прыгавар сям'і аб

ванья, а рэшта... памілаванне. Гомельскі акруговы суд вынес няправільнае рашэнне, якім вельмі абураны як сямейства, так і наогул рэчыцкае грамадства. Даведаўшыся аб прыгавары, сям'я гаварылі: — Гэтыя бандыты ніколі не садзелі ў спраўдоме і сядзець ня будучь, бандыту, якога пасадзілі на два гады ў спраўдом, таксама ня прыдзецца сядзець больш 3-4 месяцаў. Ён зноў выйдзе з спраўдому і пачне вядзецца над намі.

Адаін з сям'і, які быў на судзе, заявіў: — Пасля аслаблення гэтых бандытаў, мы ня зможам жыць у вёсцы. Камі савецкага ўлада нам не дапамога аслабіцца ад іх, дык хто-ж дапаможа?! Гомельскі акруговы суд вынес няправільнае рашэнне. Аб гэтым зараз гаворыць нават і рэчыцкая пракуратура.

Вярхоўны Суд Беларусі павінен

Як ідзе сьвяткаваньне 25-годзьдзя II-га зьезду партыі

Цікавы мэтад

29-га ліпеня г. п. парт'ячэйка пры Аршанскай канторы сувязі на сваім сходзе сумесна з беспартыйнымі адначыла 25-годзьдэ II-га зьезду партыі.

Спярша быў заслуханы даклад аб другім зьездзе партыі і аб не барацьбе з ворагамі рабочае класна на працягу часу да Кастрычнікавае рэвалюцыі.

Пасля дакладу была пастаўлена сіламі ячэйкі і беспартыйных інсцэніроўка «II-гі зьезд партыі», у якой ярка праілюстравана барацьба Леніна з Мартавым, Аксельродам, Троцкім на пуньце першым статусу партыі.

Інсцэніроўка складзена па дакументах аб другім зьездзе партыі двума сябрамі ячэйкі.

Дзякуючы добрай грывіроўцы, былі даны амаль што дакладныя вобразы ўдзельнікаў зьезду: Леніна, Пляханова, Мартава, Аксельрода, Троцкага, Землячкі і іншых.

Каля 100 чал. сябраў саюзу і іх утрыманцаў з захарлецьнем сачылі за барацьбой бальшавікоў з меншавікамі.

Уражаньне ад інсцэніроўкі было такое, якога ня можа даць даклад. Ён недарэчнасьць, трэба адзначыць тое, што прысутнічала мала працаўнікоў.

На далейшы час, як пажаданае ячэйкі, трэба чысьцей практызаваць гэтыя інсцэніроўкі.

Мік. Міхееў.

Праверка кандыдацкага складу сав. ячэек

(Слуцк)

Праверка кандыдацкага складу ячэек выявіла рад недаходаў у апрацоўцы кандыдатаў, недастатковую ўвагу ячэек на павышзны палітруозна іх і на ўцягненні іх у актыўную працу ячэек.

Прыкладам дрэннай пастаноўкі працы сярод кандыдатаў зьяўляецца яч. чыгуначнікаў. Правераныя 4 кандыдаты зьяўляюцца палітычна нішчымнымі і надта слаба разьбіраюцца ў бігучых падзеях. Так, адзін з іх на пытаньне аб прычынах хлебных труднасьцяў і чаргах у кааперацыйных крамах адказаў: «Гарадзкое насельніцтва заленавалася само пчы хлеб, а стала купляць, таму і чаргі ўтварыліся ў крамах». Другі кандыдат, які скопчыў другую ступень партасветы ня ведае парадку выбараў і прадстаўніцтва на зьезды саветаў.

Кандыдаты гэтай ячэйкі нагружаны абавязкамі зусім нерацыянальна. Так, кандыдат Гарасяня, які сам зьяўляецца амаль няписьменным, вылучан для лібрэдацыі няписьменнасці сярод другіх. Аднаму кандыдату дана нагрузка «на

на каго разьлічана 2-я пазыка?

Капітальнае будаўніцтва—пад кантролем мас

Прапановы рабочых трэба ўлічыць пры абгаварэньні 5-годак

Лепш мець адну добрую друкарню

У Менску існуюць дзьве друкарні: 1-я дзяржаўная і 2-ая.

Існаваньне дзьвюх друкарняў неэагадна, бо яны ня маюць поўнай нагрукі і ўтрыманьне іх выклікае лішнія накладныя выдаткі.

2-ая друкарня працуе на малых машынах, што падаражае друк. За сакавік і красавік месяцы на гэтых машынах выпушчана 360.000 аркушаў, у той час, як на вялікіх машынах можна зрабіць у два разы больш.

У першай друкарні ёсьць пераплэтнае аддзяленьне, а 2-ая прымушана сваю прадукцыю перавазіць у 1-ую друкарню для пераплэту. Гэта выклікае лішнія накладныя выдаткі на перавозцы, упакоўцы і г. д.

Цынкаграфія і падсобныя майстэрні Белдзяржвыдавельства працуюць у вельмі цесных памяшканьнях, якія перашкаджаюць разгортваньню работы.

Гэтымі днямі вытворчая нарада рабочых 1-й і 2-й друкарняў абгаворвала пытаньне аб аб'яднанні абедзьвюх друкарняў.

Выявілася, што камі аб'яднаць наборны і машынны цэхі ў першай друкарні,—памышканьні другой можна будзе скарыстаць для цынкаграфіі і падсобных майстэрняў.

Пры канцэнтрацыі можна будзе выконваць працу ў адным памяшканьні на вялікіх машынах. Будзе дасягнута эканомія ў транспарце, асьвятленьні і ўтрыманьні тэхперсаналу.

Лепш мець адну добра абсталяваную, добра арганізаваную друкарню, чым дзьве друкарні, якія ня маюць поўнай нагрукі.

Уся эканомія ад канцэнтрацыі дасягне прыблізна 15.000 руб. у год.

Нарада паставіла прызнаць аб'яднаньне неэагадным, у першай друкарні наладзіць наборнае, машынае і пераплэтнае аддзяленьні, а ў другой—цынкаграфію, падсобныя майстэрні, літаграфію і афіснае аддзяленьне.

Арганізавана часова „кантролька“

(Хлебазавод МЦРК)

Цэнтральнае праўленьне саюзу харчавікоў ужо даўно ўзьняло пытаньне перада ЦСПСБ аб арганізацыі на заводзе часовай кантрольнай камісіі.

Надаўна гэта пытаньне абгаворвалася на вытворчай нарадзе заводу. Прысутнічала на апошняй 60 рабочых. Усе аднагалосна ўхвалілі ідэю арганізацыі камісіі.

На думцы рабочых, камісія павінна заняцца наступнымі задачамі: правэраць аніжэньня адміністрацыі

Нам патрэбны вузакалейка і новая кузьня

(Гута „Працы“, Полаччына)

Вялікую зацікаўленасьць выклікала сярод заводскага актыву абгаварэньне пяцігодкі шкляной прамысловасьці, у прыватнасьці, намага заводу.

Аб чым гаворыць пяцігодка? У раёне Гомелю будзеца механізаваная гута, якая будзе працаваць на масцовым пяску, крэйдзе і торфу.

На Гомельшчыне таксама павінен быць пабудаваны новы фаясавы завод.

На капітальнае будаўніцтва патрэсьце адпускаяцца 10 мільёнаў р., гута „Працы“ атрымоўвае з іх 329.000 руб.

Пяцігодка прадугледжае рацыяналізацыю і механізацыю вытворчасьці. Лік рабочых на гутах Шклятрэсту павінен павялічыцца на 1.088 чалавек (28,8 проц.). На кватэрнае будаўніцтва адпускаяцца 760.000 р.

Вытворчая камісія гуты прызнала неэагадным вадпуск 930.000 р. гуче «Домбала» на абсталяваньне другой ваннай печы. Завод «Домбала» перш-на-перш ня мае свайго пяску, крэйды і торфу. Новая ванна паводле пляну павінна выпрацоўваць прэсначысьняе; домбалеўцы незнаёмы з

гэтым відам працы; іх прыдзецца перакваліфікаваць. Лепш аддаць гэтыя грошы новаму механізаванаму заводу.

Сродкі на пераабсталяваньне газ-генэратараў адпущаны толькі гуче «Працы». Неабходна ў пяцігодцы прадугледзець вадпуск сродкаў і іншым заводам.

У прыватнасьці, у пяцігодцы не прадугледжана пабудова новай кузьні на гуче «Працы». Справа ў тым, што ў старой кузьні вельмі цесна, дах цяжэ, ён можа ў хуткім часе абваліцца.

Аўтары пяцігодкі зусім забылі аб будове вузакалейкі на заводзе. Гэта пытаньне абгаворвалася на вытворчай нарадзе, на канфэрэнцыях, а ў плане аб ім ні слова.

Штогод траціцца каля 50.000 р. на перавозку фабрыкату і сырцу. Часта з-за бездарожжа і недахопу фурманав крэйда, сульфат і сода вальюцца на станцыі і псуюцца. Пабудова вузакалейкі пазбавіла-б завод ад неабходнасьці ўтрымаць лішні склад на станцыі Дрэтуна.

Рабочыя спадзяюцца, што Шклятрэст улічыць іх прапановы.

Левант.

Як жыве рабочы ў БССР

Добрабыт рабочай сям'і павялічыўся

(Па матэр'ялах ЦСУ)

Прэзыдыум ЦСПСБ на пасяджэньні 2-га жніўня заслухаў інфармацыю прадстаўніка ЦСУ тав. Вагера аб выніках абсьледваньня рабочых бюджэтаў у 1927 г.

ЦСУ абсьледвала бюджэты 300 сямей рабочых і служачых у буйных прамысловых гарадох БССР, а таксама ў Добрушы і Глушы.

Даня абсьледваньня даволі яскрава малююць матэрыяльнае становішча рабочых БССР.

Удзельная вага заробатнай платы ў бюджэце рабочага за апошнія 2 гады ўзрасла на 10 проц. (з 73 проц. у 1925 г. да 83 проц.—у 1927-28 г.). Прыбыткі ад продажу рэчаў зьменшыліся ад 1,6 проц. да 0,2 проц. Такім чынам матэрыяльны добрабыт рабочае класна палепшыўся. Зарплата за 2 гады ўзрасла больш чым на 25 проц.

У выдатках рабочае сям'і больш 50 проц. бюджэту займае харчаваньне.

Павялічыліся выдаткі на аб-

рэчаў (+120,7 проц.), павялічыліся выдаткі на культурна-асьветныя і грамадзка-налітычныя патрэбы—на 71,4 проц. Значна ўзрасла роля кааперацыі ў рабочым бюджэце: сума пакупак у крамах ЦРК складала ў 1925 г. 43,3 проц., зараз—53,3 проц.

Анкеты, сабраныя ЦСУ, гавораць таксама аб росьце выдаткаў на памяшканьні (абсалютна на 95,5 проц., удзельная вага ў бюджэце—на 2,5 проц.) і на алкаголь—на 90 проц., а ў адносінах удзельнай вагі—на 0,2 проц.

Адзначана недастарчальная зьясьпечанасьць рабочых сямей кватэрнай плошчай. Норма фактычнага карыстанья далёка не дасягае ўстаноўленай нормы—1,18 кв. саж. замест 1,8 кв. саж.

Прэзыдыум ЦСПСБ прызнаў неабходным перайсьці ў далейшым на сыстэму гадавых абсьледваньняў рабочых бюджэтаў. Саюзам прапанавана скарыстаць матэрыялы абсьледваньня ў практыч-

ня прыняў пад увагу наш матар'ял. Гомельскі аргумент суд на лічыў нават патрэбным разгледзець жадацьні сьляніства і прыгавар сьляні аб прысьпелыні гэтых бандытаў за межы Беларусі. Суд разгледзеў падоўдных, як простых канакрадаў, а на як непараўчых бандытаў, кулакоў, былых гайдмакаў. У выніку такіх адносін суд да справы бандыты атрымлі проста смешнае пакараньне: адзіп—два гады суровага адмежа-

Вярхоўны Суд Беларусі павінен перагледзець прыгавар і наазначыць новае слуханьне справы ў Рэчыцы. Новы склад суду павінен будзе ўважліва прыслуухацца да справядлівых патрабаваньняў сьляніства і пазавіць іх ад бандытаў якія тэрарызуюць рэчыцкую вёску. М. Грыгор'ёў.

Пасяджэньне бюро акругому КП(б)Б на заводзе „Мэтпром“

ВІЦЕБСК. (Улас. кар.) 31-га ліпеня на заводзе «Чырвоны Металісты» адбылося чарговае пасяджэньне бюро акругому КП(б)Б, у якім удзельнічалі партыйныя—рабочыя заводу. Служаўся склад прайсьленьня ЦРК, на якім выказалася шмат рабочых, адзначайных дрэнную пастаноўку справы разьмеркаваньня хлеба, адсутнасьць у райне заводу крамы ЦРК, нездавальняющую працу сталовак, малочных, ларкоў і г. д. З вялікім задавальненьнем наогул рабочыя спаткалі новы мэтад працы акругому, які прыехаў працаваць сярод гушчы партыйнай масы. Гэты мэтад працы, на іх думку, найбольш поўна набліжае кіруючы партыйны апарат да партыйных мас.

Кулакі падпалілі дом земляўпарадчыка

Трэба сурова пакараць вінаватых МАГІЕЎ. (Уласны нар.). Ноччу кулакі падпалілі дом у вёсцы Кулінаўна 1, Рнаўскага с.с., Прапойскага раёну, дзе знаходзіўся земляўпарадчык т. Казяк. Апошні высокачыў праз вакно на вуліцу ў адной бялізны. Падпал зьяўляецца помстаю кулакоў, якія пажадалі сарваць і зацпагнуць земляўпарадкаваньне. Кулакі ўсім мэрзі імінуліся дабіцца адмены земляўпарадкаваньня. Толькі дзякуючы настойлівасьці некаторых упоўнаважаных гэта ім усьвэ час не ўдалася. Урашце, яны падпалілі дом, дзе жыў т. Казяк. Пяны земляўпарадкаваньня, усе справы, а таксама частна інструмантаў і рэчаў т. Казяка згарэлі. Бядняцкая і серадняцкая частні вёні патрабуюць суровага панараньня вінаватых і стварэньня магчымасьці давесці пачатую працу да канца.

Шляхавае будаўніцтва на Мазыршчыне

МАЗЫР. (Уласны нар.). Шляхавае будаўніцтва на Мазыршчыне фактычна пачалося толькі ў апошніні 3-4 гады. Аб тым, што выяўлялі сабою дарогі і масты нашага краю ў дарэвалюцыйны час, гаварыць ня прыходзіцца. «Палескія шляхі» ўвашлі ў пагаворку... Зусім іншы малюнак зараз. Праўда, на шляхамым «фронце» ўперадзе яшчэ шмат цяжкасьцяў, але некаторыя дасягненьні ўжо маюцца. Ужо цяпер в акруговага цэнтру

РАЗЛАЖЭНЬНЕ АПАРАТУ МЕЖЫНСКАГА РВК

РАЙКОМ КП(б)Б ЗЬНЯЎ 3 ПРАЦЫ РАД РАБОТНІКАЎ (Па тэлефону ад віцэбскага карэспандэнта) На пашыраным пленуме Межынскага раённага камітэту партыі выявілася буйныя недахопы ў працы Межынскага райвыканкому, які прывялі да вывіхаў кляовай лініі ў працы раённага савецкага апарату. Зямельнай частнага загадаў Воранаў—абаронца кулачка і былых памешчынаў. Зямля аддавалася кулаком і спекулянтам, беззямельныя-ж сьляне заўсёды атрымлівалі ў райвыканоме адзін і той-жа адказ на просьбу хутчэй даць зямлі: — Масква не адразу збудавалася. Затое сыну былога памешчыка Глінскаму, дзяку Фаміну і спекулянту Ліманаву зямля адвозілася ў самым тэрміновым парадку. Воранаў—горні п'яніца. П'янікі ім арганізоўваюцца оыстэматычна. На лепш Воранава быў і сакратар райвыканкому Фаміненка. Ён здолеў заваяваць давер'е Усяго райвыканкому. Будучы беспартыйным, ён вёў сакрэтную перапіску райкому партыі, выконваў пастановы райкому і г. д. Фаміненка быў сакратаром фракцыі райвыканкому і адначасова падтрымліваў цесную сувязь з паліціім папом. Гэткі факт ня будзе дзіўным, калі адзначыць, што Фаміненка ў мінулым—псаломчык. Лёгка і заўсёды п'янае жыцьцё адказных працаўнікоў райвыканкому не зьяўлялася, зразушча, добры прыклад для тэхнічных працаўнікоў РВК. П'яноствалі і яны, п'яноствалі і сельсаветчыкі. Лёгка і заўсёды п'янае жыцьцё адказных працаўнікоў райвыканкому не зьяўлялася, зразушча, добры прыклад для тэхнічных працаўнікоў РВК. П'яноствалі і яны, п'яноствалі і сельсаветчыкі. Лёгка і заўсёды п'янае жыцьцё адказных працаўнікоў райвыканкому не зьяўлялася, зразушча, добры прыклад для тэхнічных працаўнікоў РВК. П'яноствалі і яны, п'яноствалі і сельсаветчыкі.

Жаланаў, старшыня Паташэнокага сельсавету, піў нават пры выкананьні сваіх службовых абавязкаў. Муку, якая прызначалася для бядняцтва, ён адпускаў тым, якія да яго бліжэй отаялі, і нават дзяну. Старшыня райвыканкому Лайзан ня прымаў ніякіх мер да ліквідацыі ненармальнасьцяў у працы РВК. Межынскі райком партыі пастанавіў зьянаць з працы рад кіруючых і тэхнічных працаўнікоў РВК, якія ганьбілі сваёй дзейнасьцю раённы савецкі апарат у агуле. Б.ч.

Можна на аўтабусе дабрацца да самых далёкіх раёнаў акругі, аб чым яшчэ некалькі год назад нельга было і марыць.

У наступным годзе на шляхавае будаўніцтва разам з сродкамі ад самаабкладаньня будзе адлучана каля 200.000 рублёў. Паліаваюцца сельскія і раённыя дарогі, будуцца дарогі. М. Гохфэльд.

На кога разьлічана 2-я пазыка?

Ранейшыя дзяржаўныя пазыкі выпускіліся павасобна для гораду і павасобна для вёскі. Другая пазыка індустрыялізацыі зьяўляецца адзінай пазыкай, разьлічанай на разьмяшчэньне сьрода вясковага і гарадзкага насельніцтва. Адмова Ураду ад выпуску павасобных пазык для гораду і вёскі тлумачыцца тым, што рад рабочых арганізацый і сьляніскіх сходаў выказаў супроць такога падзелу пазык. У горадзе новая пазыка будзе распаўсюджвацца, галоўным чынам, сярод рабочых і служачых, арганізаваных у прафсаюзы. Акрамя таго, пазыка будзе рэалізавана сярод неарганізаваных у прафсаюзы працоўных мас (сярод сезоннінаў, саматульнінаў, рамеснінаў і хатніх гаспадынь). Сярод гэтых груп падпіска будзе праводзіцца калектыўна з растэрміноўкай плацяжу на 8 месяцаў. Сярод непрацоўных катэгорыя гарадзкага насельніцтва рэалізацыя пазыкі будзе праводзіцца за налічны разрахунак, у парадку 4-х месячнай індывідуальнай растэрміноўкі плацяжу. Нарошце, сярод сьляні рэалізацыя будзе праводзіцца за налічны разрахунак, у парадку калектыўнай падпіскі для тых груп сельскага насельніцтва, якія аб'яднаны ў кааперацыйныя або інш. арганізацыі. Раотэрміноўна плацяжу—4 месяцы. К.

Рабочы на дапамогу селяніну

Упяршыню, ставячы пытаньне аб рабочым шэфстве на вёскай, Уладзімер Ільіч надаваў гэтай справе вялізарнае значэньне, разгледжваючы шэфства з пункту погляду «гіганцкай сузьветна-гістарычнай культурнай задачы». З таго часу прайшоў 6 год. Рабочае шэфства разгарнулася ў рабочую самадзейную арганізацыю, якая налічвае ў сваіх радах больш паўтара мільёнаў членаў, замацавалася ва ўсіх прамысловых пралетарскіх цэнтрах, стала іменна тым вагаром, пры дапамозе якога партыя і саветы могуць прарабіць вялізарную работу. А работы гэтай, асабліва цяпер, у сувязі з рашэньнямі XV-га зьезду партыі аб сацыялістычным будаўніцтве вёскі, непахаты край. І зрабіць яе—канечна можна толькі пры ўмове правільнага кіраўніцтва гэтым вагаром. Матар'ялы, якія характарызуюць стан шэфскіх арганізацый, сьведчаць аб тым, што партыйныя арганізацыі на мясцох слаба цікавацца пытаньнямі рабочага шэфства, не дацэньваюць яго значэньня. А таму зусім ня дзіўна, што значная частка шэфскіх арганізацый вялізнай важнасьці ідуць рабочага шэфства, накіраваную на перабудову вёскі на новых сацыялістычных падставах, пачала мяняць на чакавічную пахлёбку культурніцтва, простага дзяляцтва, губячы свой палітычны твар—памочніка камуністычнай партыі і саветаў. Гэтага нельга сказаць пра ўсе шэфскія арганізацыі, бо ў буйнейшых пралетарскіх цэнтрах (Масква, Ленінград, Баку), атрымаўшы належнае кіраўніцтва ад партыйных арганізацый, яны змаглі выйсьці з стану крызісу, замацаваўшыся на арганізацыйных і палітычных падставах. Асноўны недахоп шэфскіх арганізацый—гэта, раней усяго, наяўнасьць разрыўу паміж практыкай шэфскай работы і бядучымі задачами партыі ў вёсцы. Рашэньні XV зьезду не

значылі яшчэ да гэтага часу ў практычнай рабоце шэфстваў належнага водгукі. Пытаньні калектыўнасьці сьляніскага гаспадаркі, пытаньні палепшаньня работы сельсаветаў, пераўтварэньне іх у сапраўдных арганізатараў новай савецкай вёскі, пытаньні работы з беднотай, арганізацыі беднаты сумесна з серадняцкай часткай вёскі для барацьбы з кулацтвам—у жыцьці і практыцы шэфскай работы ў пераважнай большасьці адсутнічаюць. Парадныя вывады, сьцягі, аркестры, шматчасовыя даклады аб міжнародным становішчы, газэты і бібліятэчкі, у лепшым выпадку хатні-чытальні і ясьлі зьяўляюцца добрабытам шэфскай практыкі значнай большасьці шэфскіх арганізацый. Пры гэтым трэба сказаць, што ў некаторых выпадках станоўчыя пачынаньні шэфстваў не заўсёды маюць станоўчыя вынікі. Шэфскае работа часцей за ўсё носіць сабесаўскі характар. Да сваіх пачынаньняў шэфства прыцягвае сустрэчнай самадзейнасьці падшэфнага сьляніства і сядзініскія сродкі. Усюды бываюць выпадкі, калі вельмі добрыя мерапрыемствы, якія распачынаюць шэфства, не падтрымліваюцца сьляніствам, развальваюцца і гінуць. Наатуральна, што такой работай шэфства не стварае сабе належнага аўтарытэту, ня выклікае ўвагі і зацікаўленасьці да сабе шырокай масы рабочых і сьляні. Становішча гарадзкай работы шэфскіх арганізацый з рук вон дрэннае. Перш за ўсё, як правіла, адсутнічае масавасьць у рабоце шэфстваў, уся практычную работу цягнуць на сабе адзінікі, а ўся шэфская маса стаіць у баку. Бываюць выпадкі, калі членская маса шэфскіх таварыстваў ня ведае ні таго, над кім яна шэфствуе, ні таго, што робіцца ў падшэфным раёне. Зацікаўленасьць у рабочых да шэфства ёсьць, але ўся бядя ў тым, што гэтае зацікаўленасьці шэфства не зма-

навіна зацікаваць наступнымі задачкамі: правэрка зьніжэньня адміністрацыйных выдаткаў, пытаньнем аб транспарце, аб якасьці прадукцыі, аб капітальным і дробным будаўніцтве. Асабліва многа гаварылі на нарадзе аб капітальных работах. Калі пабудавалі завод, забыліся аб правядзеньні вентыляцыі, і толькі потым будаўнікі ўспомнілі аб гэтым. Трэба было ламаць сьцены і пачаць ізноў працу. Колькі лішніх грошай вылецела на вецер—цяжка падлічыць. Рабочыя прызналі, што часовае кантрольнае камісія павінна будзе сячыць за капітальнымі работамі, якія прадугледжваюцца пацігадовым плянам заводу. Камісіі трэба будзе змагацца з памылкамі, промахамі і галавацяпствам у капітальным будаўніцтве. На першы час камісіі прыдзецца заняцца вывучэньнем якасьці прадукцыі заводу. Старшыней камісіі абраны тав. Масюкевіч, членамі т. т. Петрашэвіч, Гіларскі, Паўколас, Казлоў, Гурніч і галоўны механік заводу тав. Росаў. М. Бэрман.

Павялічыліся выдаткі на абсталяваньне і куплю хатніх тавар'яла абсьледаваньня ў практычнай працы. Е.

Дзе рыхтуюць кваліфікаваную зьмену Што перашкаднае працы ЦІТ'аўцаў

У прэзыдыуме ЦСПСБ 2 гады існуе Менскае аддзяленьне Цэнтральнага Інстытуту Працы. За гэты час аддзяленьне выпусціла звыш 660 кваліфікаваных рабочых. У сучасны момант на курсах ЦІТ'у навучаюцца 330 чал. Да 50 процантаў скончыўшы курсы атрымалі работу ў розных гарадох БССР, іншыя — у розных канцох вялікага Савецкага Саюзу. Ня больш 25 проц. цітаўцаў лічацца беспрацоўнымі на біржы урацы. 2 гады назад на курсах працавалі 2 цэхі, зараз 6. Такія вынікі работы курсаў у справе барацьбы з беспрацоўем. Як пастаўлена работа курсаў? У якіх умовах працуюць выпускнікі-цітаўцы? Гэта пытаньне было падрабязна абгаворана на пасяджэньні прэзыдыума ЦСПСБ. Перш на перш курсы вельмі слаба зьвязаны з прафэсійна-налічнымі арганізацыямі, у камплектаваньні курсаў ня ўдзельнічаюць прадстаўнікі прафсаюзаў. Адсюль—недапушчальнае зьявішча: 50 проц. вучняў не зьяўляюцца членамі прафсаюзаў. З 330 чалавек толькі 105 атрымваюць дапамогу з страхкасы ў разьмеры 12 руб.; толькі 27 чал. карыстаюцца аб'ёдамі з сталюкі беспрацоўных. Тэрмін навучаньня на курсах вельмі кароткі: нельга за 3-6 месяцаў выпусціць высока-кваліфікаваных рабочых. Выпускнікі на сканчэньні атрымваюць высокія разрады (5-8-ы) і адсюль — самаўпаўнаважэньне курсаўцаў у добрым веданьні справы, сутычкі іх з старымі рабочымі. Між тым курсанты добра ведаюць

пую, у краму Цэнтральнага інстытуту працы, чымсьці пачынаюць і г. д. Зразушча, што працаўнікі нават 6 месяцаў падросак ня можа атрымаць павышэньне ў разрадзе, бо ён нічога ня ведае. Некаторыя бязца, каб іх ня звольнілі з работы і выконваюць усе наравы майстраў. Бялькевіч.

Вылецелі ў трубу

Невялікая маўбасная фабрыка Мазырскага ЦРК за пэкальні месяцаў зьяла 22.000 руб. кваліфікацыйных грошай. Між тым, на фабрыцы працуе толькі 4 рабочыя, з іх адзін вучань. Божым год каўбасная давала дэфіцыт, але ў гэтым годзе яна пабіла рэкорд. Прычыны дэфіцыту наступныя. Невялікія нормы выпрацоўкі—6 пуд. каўбасы на 4-х рабочых; дрэннае кіраўніцтва вытворчасьцю, адсутнасьць працоўнае дысцыпліны. У выніку фабрыка зачынілася. Гавораць, што часова. Пажывем,—пабачым. ЦЕКАР.

3 лістоў рабочых Ну і прафпрацаўнікі!

Нялаўна ў м. Смалевічы прыехаў, на службовых справах, старшыня рабочаго савецкага гаспадаркі „Антанопаль“ Апарэвіч. У сталюўны ён сьвяткаваў свайго знаёмца, выпіў разам з ім і пабедаў, а вечаром яны хуліганілі на мястэчку, лялі праходжых, расьпачалі бойку і г. д. Старшыня рабочаго параскідаў усе службовыя паперы, а таксама прылады, якія ён купіў для рабочаго. Хуліганілі яны да гэтай пары, пакуль ня прышоў міліцыянер і не забраў абодвух у аддзяленьне, дзе яны прасядзелі тры дні. Б. Марневіч.

Даволі быць халуямі

Падроскі працакаллектыў „Аддзяленьне“ (Менск) ня могуць кваліфікавацца на працы. Старэйшыя рабочыя скарыстоўваюць іх у якасьці насильных, прымушаюць іх богаць у каўбас-

тэорыю працы, якасьць іх работы падрабязна, але ў прадукцыйнасьці, ў хуткасьці выкананьня задаваўных адстаюць ад старых, практыкаваных рабочых. Яны ня прычынілі да працы ў фабрычнай абсталяваньні, іх палюхае адуцнасьць інструктара, самастойнасьць і адказнасьць работы. Асабліва наглядзецца гэта на будаўнічых работах (каменшчыкі, тынкары). Курсы ЦІТ'у ня ўлічваюць патрабаваньняў рынку працы, яны не выпускаюць рабочых патрэбных прафэсій. Напрыклад, выпушчаны сталыя, якія ня могуць атрымаць у бліжэйшым будучым работы; курсы ня рыхтуюць зельмі патрэбных для будаўніцтва жалеза-бэтоншчыкаў і арматуршчыкаў. Гаспадарнікі, якія зацікаўлены, галоўным чынам, у хуткасьці працы, а не ў якасьці, ігнаруюць цітаўцаў; вельмі неахотна прымаюць іх на працу, часта пераводзяць на чорную работу. У сваёй пастанове па дакладу аддзяленьня ЦІТ'у прэзыдыум ЦСПСБ адзначыў сваячасовасьць і метаэгоднасьць арганізацыі курсаў. Цэнтральныя праўленьні саюзаў прымалі слабы ўдзел у працы курсаў. Надта вялікі процант нячленаў саюзаў у ліку курсантаў. Прэзыдыум прызнаў неабходным ажыцьцяўляць у пачатку наступнага бюджэтнага году аддзяленьні курсаў у Гомелі і Віцебску. Прэзыдыум прапанаваў цэнтральным праўленьням саюзаў аказаць курсантам матар'яльную дапамогу, незалежна ад дапамогі з боку страхкасы. Б.

ДАЛОУ БУЛЫЖНЫ БРУК!

МЕНСКИ „АЎТАДОР“ ЗА КЛІНКЕР КАЛІ АДКАЖУЦЬ МЕНСКИ ГАРСАВЕТ І КАМГАС?

ПЕРАБРУКАВАНЬНЕ ВУЛІЦ КЛІНКЕРАМ ДАСЬЦЬ МАГЧЫ-МАСЬЦЬ ЗЫНІЗІЦЬ АЎТАБУСНЫ ТАРЫФ НА 50 ПРОЦ.—ТРЭБА ПАБУДАВАЦЬ ПАД МЕНСКАМ КЛІНКЕРНЫ ЗАВОД—НЕАБХОД-НА АРГАНІЗАВАЦЬ КАМІСІЮ ДЛЯ ВЫРАШЭННЯ ПЫТАННЯ.

Кампанія па перабудаваньні менскага бруку ўзята газетай „Зьвязда“ зусім сьвядома. Існуючы ў нас на гэты час „звычай“ каму ня лень расказаць і разбураць брук трэба канчаткова знішчыць. Аўтар гэтай артыкулу быў сьведкай, калі на Савецкай вул. перавозілі кацёл і для гэтага выкопалі яму на бруку, забіваючы палі і ў такім выглядзе пакідалі.

Ні для каго не сакрэт, што з прычыны няўважлівасьці нашых арганізатараў, якія сочаць за брукам, у апошнім месяцы брук рамантуюць, у той час, як у другім месяцы шукаючы разаранага кабеля або напярэдняе водаправод, Зьвязда і наштовае кіраўніцтва той жа брук раскопаюць, наступна напярэдняе або проста пакідаюць без рамонту. Устаноўлены ў нас парадак рамонту бруку домаўласнікамі і ЖАКГамі не палягае, а наадварот пачае забрукаваную дарожу ці вуліцу. У пачатку за эканоміяй, домаўласнікі рамантуюць брук пасабнічымі кавалкамі, чым выклікаюцца тым шматлікімі выбоймі і ўзбамі, якія сустракаюцца на кожнай вул. Акрамя міліцыі, для якой рамонту бруку часта зьяўляецца выкананьнем службовай фармальнасьці, у нас не адчуваецца аргану, які сапраўды быў бы зацікаўлены ў рамонце і падтрыманьні ў належным парадку бруку.

Не гаворачы ўжо аб незабрукаваных вуліцах акраім гораду, якія не задавальваюць элемэтарным патрабаваньням прасяду, — на Савецкай вул. брук так разбураны, пераконаны і напярэдняе выступіўшымі з-пад люкочнымі рыжкімі, што проста прыадоўжана зьдзіўляцца, як аўтабусы лічыць не наступілі на „моцікі“. Па сваёй Аўтакіраўніцтва, пры абсталяваньні аднапавярхняга брукаў, тарыфы на праезд у аўтабусах можна было б зьнізіць на 50 проц. На прыадоўжана ўжо гаварыць аб тэй эканоміі, якой мы дасягнулі б пры добрым дарожна на іржавае пераозкае.

Калі нармальны праезд аўтабусаў прынята вылічваць у 150.000 кілямэтраў, дык Менску насля праезду 90.000 км., яно прыадоўжана аддаваць у капітальны рамонту; замест 30.000 км. нармальнага, пакрываць прыадоўжана мяняць насля праезду 15.000—20.000 км.

Рашэньне сэкцыі паўнае. Трэба даць добрую дарожу аўтамабільнаму транспарту; брук ужо аджыў свой век, у парадку для пьтаньне аб перабрукаваньні менскага вуліц больш удакладанымі матар'яламі. Гародзкому савету неабходна вылучыць аўтарытэтную камісію для тэрміновай распацоўкі гэтай пьтаньня. Аўтадор прадастаўляе гэтай камісіі ўсе матар'ялы, якія ён мае ў сваім распараджэньні.

Керны брук пры ўз'язах больш 3/4 проц. вельмі сьлізкі.

У трэцім выпадку, эканамічна выгадней будаваць брук з матар'ялаў, якія знаходзяцца бліжэй да месца работ.

Клінкер, брусчатка, або булыжнік? Што трэба для менскага бруку?

Пытаньне гэта абавязковае на апошнім пасяджэньні дарожнай сэкцыі Беларускага аўтадору. Па прыкладзе Масквы, нам неабходна абавязьніць рашучую ваіну булыжніку. Булыжны брук, які завецца загранічай барбарскім, у менскай умовае, сапраўды заслужыў гэту назву. Не гаворачы ўжо аб тым, што ён нявыгодны для лёду, шумны, не задавальвае ніякіх санітарных запатрабаваньняў, — ён лёгка ўтварае выбоймы, ямы і вымагае дарагога рамонту. Ардынарны булыжны брук цягнэ толькі на вуліцах, з невялікім крузаваротам, пры ўмовах ўважлівага адсартаваньня каменю і якасна добрага выкананьня работ пры забрукаваньні.

Ці магчыма будзе ў нас у бліжэйшым будучым распачаць пабудову бетоннага, жалеза-бетоннага або асфальтавага дарог, з прычыны іх дарагоці, але клінкерны дарогі і брук мы можам будаваць ужо цяпер. Калі клінкерны завод у Гомельскай акрузе ня зможа забяспечыць дастатковае колькасць клінкера, дык трэба паставіць пьтаньне аб лю пашырэнні, перацісьце, аб пабудове клінкернага заводу ў Менскай акрузе. Кошт аднаго кілямэтру клінкернага бруку, шырынёю 8,5 мэтраў, будзе складаць каля 40.000 руб. і перавысць кошт такой жа шырынёй булыжнага бруку на 10.000 руб. Але клінкерны брук пры самай нязначнай рамонце праіснуе 18-20 год, тады, калі булыжны і пры значным рамонце патрабуе трохразова рамонту ў той жа час.

Вельмі даўгачыны і трывалы брусчатны брук з ачысчанага каменнага, размерам 25×14×16 сант., якое мае ў напярэдням сьлёжні некалькі клінападобную форму. Язда па ім менш шумная і жорсткая, чым на булыжным бруку, і соць ён па цане каштуе ў 1,5—2 разы даражэй клінкернага, але затое рамонту каштуе вельмі танна.

Рашэньне сэкцыі паўнае. Трэба даць добрую дарожу аўтамабільнаму транспарту; брук ужо аджыў свой век, у парадку для пьтаньне аб перабрукаваньні менскага вуліц больш удакладанымі матар'яламі. Гародзкому савету неабходна вылучыць аўтарытэтную камісію для тэрміновай распацоўкі гэтай пьтаньня. Аўтадор прадастаўляе гэтай камісіі ўсе матар'ялы, якія ён мае ў сваім распараджэньні.

Сахратар Менскага акружавага савету Аўтадору Н. Я. Гордэін.

Хлебзагатоўчыя цэны па БССР

Пастанова Наркамгандлю Беларусі Наркамандлем БССР устаноўлены наступныя загатоўчыя цэны на час хлебзагатоўчай кампаніі 1928-29 году па культуррах: збожжжа—1 р. 40 к., жытняя мука прасяго намолу—1 р. 51 к., асб—1 р. 40 к., дачмень—1 р. 35 к., дачмень таварны—1 р. 60 к., вышыва—1 р. 75 к., дачмень—1 р. 15 к.

МЕНСК

У прэзыдыуме Менска-акрвыканкому

Пабудова яўрэйскай школы ў мястэчку Койданаве

Акрвыканком згадзіўся ў прапанову Койданаўскага райвыканкому аб пабудове ў мястэчку Койданаве дому для 4-х камілектнай яўрэйскай школы за кошт самаабкладаньня насельніцтва.

Акруговаі інспэкцыі асьветы даручана зацьвердзіць плян і каштарыс школы.

20.000 руб. на каапэраваньне інвалідаў

Прэзыдыум акрвыканкому разамержаваў адпущаньня 20.000 руб. на каапэраваньне інвалідаў. 15.000 руб. з гэтых грошай адпущаны існуючым інвалідным арцелам на закупку інвэнтару, абсталяваньня майстэрняў і г. д., 5.000 руб.—на арганізацыю новых арцеляў.

60.000 руб. на пабудову новых дамоў

Прэзыдыум акрвыканкому паставіў заключыць дагавор з Беларуска-аўганкам на атрыманьне пазыкі ў 60.000 руб., якія пойдуча на пабудову двух каменных 2-х павярховых дамоў у Нова-Барысава.

Работа камітэтаў узаемадапамогі

Прэзыдыум акрвыканкому заслухаў даклад аб дзейнасьці сельскіх камітэтаў узаемадапамогі па Менскай акрузе. Камітэты ўзаемадапамогі за час з 1-га кастрычніка 1927 г. па 1-VI-1928 г. каапаравана па крэдытнай кааперацыі 2.184 і па спажывецкай —12.995 бядняцкіх гаспадарак.

У час правядзеньня вясенняй пасаевай кампаніі сельськымі выданамі 13.849 бядняцкіх гаспадарак 48.694 пуд. насеньня і 2.226 рублёў дапамогі грашмак. Каапаравана пры правядзеньні пасаевай кампаніі с.-г. каапэрацыяў 2.287 гаспадарак.

Пры ўдзеле КСУ арганізавана 7 мольпрадцыйных, 14 с.-г., 19 машынных, 13 гарфяных і адно малочнае таварыства.

Камітэты сялянскае ўзаемадапамогі арганізавалі ў бядняцкай частцы насельніцтва 135 працарцеляў па лесараспрацоўках, сьпявае, пабудове мастоў і дарог, у якіх працуе 7.126 бяднейшых сялян.

Мясазгатоўкі

Нарахай пры НКГандлю БССР устаноўлена, што колькасць вагатулёвага мяса за 3 кварталы 1927-28 г. 11.387 тон, г. зн. складае 73,2 проц. гадавога пляну. Такім чынам, мясазатоўкі ў агудным прайшлі паспяхова.

Колькасць мяса, якое вачакала да вагатулёкі на 1928-29 г. павялічваецца на 50 проц. Шэраг акруг: Віцебская, Бабруйская і Полацкая выкавалі плян з перавышэньнем нават гадавога заданья. Менская, Аршавская і асабліва Гомельская акруга працавалі неадназначна, што тлумачыцца амаль поўнай бяздзейнасьцю с.-г. коопэрацыі із вяртаньня першых паўгодак.

Экспарт с.-г. прадуктаў

Беласельскае паведамліў НКГандлю, што ім будзе вывезена за межы ў 1928-29 г. льну і карткага валакна на 1 міль руб. і ровных дадатковых выдў сыравіны (грабоў сушонах, лок, лупіна, смур, ягд і інш.) на суму 1.603.000 р.

За дзень

— ПРЫЁМ У ПРАФШКОЛУ БУДАЎНІКОУ. З 1-га жніўня пачаўся прыём заяў у Менскую прафшколу будаўнікоў. Заявы будуць прымацца да 15-га жніўня. 15-га верасня пачаўца іспыты для паступаючых у прафшколу.

— РАМОНТ КЛЮБУ МЭДСАНПРАЦЫ. Цэнтральнае праўленьне саюзу Мэдсанпрацы адпусціла 18.000 р. на капітальны рамонту клубу мэдробніцкай у Менску. Да рамонту клубу ўжо прыступлена.

— АЧЫСТКА РЫНКАЎ. Да гэтага часу менскія рынкі ачышчаліся толькі тры разы ў тыдзень у пазакірмашовыя дні. Усё бруд, які зьбіраўся за дзень, заставаўся незабраным да наступнага дня. У сучасны момант паставіўца ўборку праводзіць у той жа дзень, што пазбаўляе акружаючае насельніцтва ад пылу і бруды.

Тэатр і кіно

„У пльвучым доме“ (Кіно „Чырвоная Зорка“)

Белдзяржкіно з поўнай сьвядомасьцю сваёй каштоўнасьці ўзяло заможны фільм „У пльвучым доме“ пад свае высокае апарунства.

На карціне штамп: „Выпуск Белдзяржкіно“. Фільм прайшоў праз лябараторыю БДК, абагаціўшыся беларускім тэкстам.

Тым горш для Белдзяржкіно.

Яшчэ раз прыходзіцца вядзь пьтаньне: якімі мэтамі кіруецца Саўкіно пры куплі замежных фільмаў і чаму БДК зусім ня цікавіцца якасьцю кінопрадукцыі?

Ці зьяўляецца кіно толькі камэрцыйным прадпрыемствам, ці абраны барышні на культурным фронце?

Фільм „У пльвучым доме“ яскрава сьведчыць аб тым, што камэрцыйны разрачунак пануе ў дзейнасьці Саўкіно. Паміма сваёй волі, яно культывуе шкодную, чужую нам ідэалёгію.

Не гаворачы ўжо аб тым, што фільм ня мае ніякай мастацкай вартасьці, ён наскрозь прасякнуты чыста буржуазнай ідэалёгіяй.

Яго не ратуе перабрабленьне ў савецкай лябараторыі надпісы, якія б'юць на „рэвалюцыйнасьць“, на сацыяльную падкладку. Яны падкодаць да фільму, як сядло да каровы.

У карціне фігуруе багаты ўласнік вугальных шахт. Страшэнны ўдзік і зьверскага эксплёатацыі выклікаюць ненавісьць да яго ўсяго працоўнага насельніцтва. Жаданьне нажыць—адзіны стымул яго жыцьця,—так гавораць надпісы. Але зьмест зусім разыходзіцца з гэтымі бязгруктоўнымі заявамі. Эксплёатар-капіталісты валадае добрым сэрцам, раскаяньне, дакоры сумленьня прымушаюць яго прызнацца свайму скарчатару аб тым, што ён разарыў і даў да самагубства бацьку аплоннага. Рабочы гарю стаяць за свайго гаспадара; яны ня спыняюцца для яго абароны перад крывавай номствай.

Ангельскія лэдзі ў коцікавых манто, у роўні добрых фэй, зьяўляюцца на кватэры бяднякоў і ратуюць іх номствай.

У прэзыдыуме гарсавету

Зацьверджаньне пляну пабудовы трамвая

Прэзыдыум Менскага гарсавету зацьвердзіў плян пракладкі шляхоў трамвая, прадастаўлены галоўным кіраўніком работ тав. Тоўстваўдывам. Работу паставіўца пачаць не пазьней 10-га жніўня. Першапачатковы пункт работ —вакзал МББ.

Гарсаветам зацьверджан штат кіраўнікоў работ у колькасці аднаго тэхніка, аднаго дарожнага майстра і двух дэсятнікаў.

На работах па пракладцы трамвая паставіўца заняць да 300 чалавек.

Пабудова станцыі прывознага мяса

Прэзыдыум гарсавету паставіў пабудоваць станцыю для прывознага мяса ў раёне Тройкага рынку. Праектнаму бюро ВСНГ прапанавана ў бліжэйшым тэрмін прадастаўці праект пабудовы. Станцыя будзе будавацца пад кіраўніцтвам ветагледу. Да пабудовы станцыі будзе прыступлена ў бягучым годзе.

Новая амбуляторыя

Гарсавет паставіў прыступіць у бягучым годзе да пабудовы амбуляторыі ў прывакзальным раёне. Санітарны сэкцыяў гарсавету запрапанавана пашукаць месца для пабудовы. Да пабудовы амбуляторыі будзе прыступлена ў бягучым годзе. Яна будзе каштаваць 60.000 руб.

Штраф за непасылку дзяцей у школу

Гарсавет зацьвердзіў унесены акруговым інспэктарам асьветы праект аб увядзеньні ўсеагульнага навучаньня ў горадзе і прыгарадах для 8-9-ці гадовых.

Прэзыдыум гарсавету паставіў бацькоў, якія не пасылаюць дзяцей у школы, штрафваць у горадзе ў разьмеры 50 руб. і ў вёсцы—у разьмеры 10 руб.

Нядбайнасьць „Вадаканал“

Прэзыдыум гарсавету заслухаў даклад аб ходзе аналізацыйных работ у Менску. Прэзыдыум адзначыў, што кіраўніцтва Вадаканалу прыступіла да пабудовы аналізацый без распрацаваных рабочых чарцяжоў і пляноў. Работы вядуцца неакуратна і нядбайна. Наменны і плоск выйдваюцца на трактары, што перашкаджае руху.

Акрамя таго, работы вядуцца часта вельмі нямэтазгодна. Так, напрыклад, праводзіцца аналізацыя па Юр'ева-Завальнай вул. дзе халупы, якія цяпер вам стаяць, яе не патрабуюць.


Гарсавет паставіў на від тэхнагледу за аналізацыйнымі работамі за нядбайна адносіны да сваёй работы.

Другая нарада па пьтаньнях антыалькагалізму


— У суботу, 4-га жніўня, а 7-й гадзіне вечара ў памяшканьні АПА АК КП(б)Бсклясёцца першыя нарада па пьтаньні аб антыалькагалізму. На нараду прысутнічалі: першы намеснік

ШАХМАТЫ

Пад рэдакцыяй Р. К. Шукевіча-Трацьцякова Міжнародны конкурс „Зьвязды“
Задача № 17
М. Штейна, Менск



Б.: Крe8, Сe5, Кd4 і e7, пп: e4, g2 і h5... (7)
Ч.: Крh4, пп: h6 і h7... (3)
Мат у тры ходы



Б.: Крh8, Cd5 і d8, Кe5 і f6, пп: a3, c4, f2, g2 і g4... (10)
Ч.: Крд6, Лd1 Сe8, пп: a7, c3, d3 і h7 (7).
Мат у 3 ходы

Ад цэнтр. шах.-шаш. сэкцыі ВСФКБ

Пленум акруговых ш.-ш. сэкцыяў адбудзецца 8-10 жніўня ў Менску. Акрахаскцыям да гэтага часу неабходна падрыхтаваць падрабязны матар'ялы аб становішчы ш.-ш. працы ў акрузе (вучот, метады працы і далейшыя перспектывы). На пленум будзе запрошаны прадстаўнікі акрахаскцыяў. Праезд на пленум за рахунак месц, утрыманьне на пленуме за рахунак ВСФКБ. Падрабязны матар'ялы аб пленуме будзе разасланы сьвяхасова.

Усебеларусі шах.-шаш. зьезд адбудзецца ў першай палове верасня мес. г. г.

Сканчэньне партыі

Бел.—Зарэці Е. чор.—Цэноўнікі. Гуляюць у матчы Нова-Барысаў—Барысаў. Ставошча пасля 14 ходу чорных:
Б.: Крг1, Фd5, Лa1 і f1, Сe4 і d2, Кc3, пп: a2, b2, c2, e4, f4, g2 і h2... (14)
Ч.: Крд8, Фe7, Лa8 і h8, Сc8, Кc6, пп: a7, b7, c7, d6, f5, g6 і h7... (13).

Партыя ішла наступным чынам:

15. e4—d5! Кc6—b4. 16. e5:d6, Кb4:d5. 17. d6:e7+, Кd5:e7. 18. Лa1—d1, c7:c6. 19. Cd2—e3+, Крд8—c7. 20. Сe3—d4, Лh8—e8. 21. Cd4—e5+. Пачатак прыгожага канца. Крe7—b6. 22. Кc3—a4+! Крb6—a5. 23. b2—b3! b7—b5. 24. Сe5—c7+, Крa5—b4 (на a6 пельга, бо 25. Кc5+). 25. e2—c3+, Крb4—a3. 26. Сe7—d6+ і мат праз тры ходы. Перавага фігуры зрабіла сваю справу.

Разьвязаньне конкурсных задач

Задача № 4—М. Калатнікова. 1.Кc3—d5! Крe5:d5, 2 Сf5—e4+. 1... Крe5: f5. 2 Фc8—c2+. 1... e6:f5. 2 d2—d4+. 1... e6:d5. 2 Фc8:d7. Пароза 2Фc8—c3+.

Пабудова задачы вельмі механічная, дзякуючы чаму варыянты знаходзяцца лёгка. Праўда, усе варыянты, скончаныя правільнымі матамі, скамінаваны.

Паведамленьні

— У відзёлю, 5-га жніўня, адбудзецца экскурсія-мабэля членаў саюзу Беларускага гартрайкому КП(б)Б адбудзецца кансультацыя па тэму „Як праводзіць гутаркі аб 25 годзьдзі 2-га зьезду партыі“. Запрашаюцца ўсе таварышы, вылучаныя дзеля правядзеньня гутарак на прадпрыемствах.

Ад цэнтр. шах.-шаш. сэкцыі ВСФКБ

Пленум акруговых ш.-ш. сэкцыяў адбудзецца 8-10 жніўня ў Менску. Акрахаскцыям да гэтага часу неабходна падрыхтаваць падрабязны матар'ялы аб становішчы ш.-ш. працы ў акрузе (вучот, метады працы і далейшыя перспектывы). На пленум будзе запрошаны прадстаўнікі акрахаскцыяў. Праезд на пленум за рахунак месц, утрыманьне на пленуме за рахунак ВСФКБ. Падрабязны матар'ялы аб пленуме будзе разасланы сьвяхасова.

Усебеларусі шах.-шаш. зьезд адбудзецца ў першай палове верасня мес. г. г.

Конкурсы складаньня задач

Рэд. газ. „Рабочы“ абвясціла 2-хмясячны конкурс складаньня двуххадовых задач на наступныя умовы. У конкурсе маюць права ўдзельнічаць толькі камп'ютары Беларусі. Задачы пасылаюцца пачаць абавязаным лікам на дыяграмах пад дэвізам, як заўсёды, па адрасе: Менск Савецкая, № 47, рэдак. газ. „Рабочы“ з паметкаю „На конкурсе складаньня“. Прызвы: 15 р., 10 р. і 5 руб. Судзьдзі: Л. І. Кубэль, С. С. Леўман і В. Д. Кобец.

Бібліяграфія

Атрыманы ў Менску № 14 часопісі „Шахматны Лісток“ орган ўсеагульнага савету шахаскцыі. Цана 30 кап.

У часопісі маюцца жыва і цікава напісаныя артыкулы: Морфі і Луі Паўльсен (да гістарычных матар'ялах). Сьвята заваўскае шахматнае. Усеукраінскі чэмпіянат 1928 г. Лісты чэмпіёнаў сьвету аб сусьветным прызначэньні, партыі розных спабарніцтваў і інш.

У гэтым жа № аб'яўлены вынікі адкрытага міжнароднага конкурсу троххадовых задач „ШЛ“ за 1-ю палову 1928 г. 1-ы прыз атрымаў В. С. Бякараў, 2-гі прыз—Н. К. Малахаў, 3-ці прыз—С. С. Леўман, 4 пр.—Неўшывала і Сомая і г. д.

Часопісі прадаюцца ў кіёнах контрагентства друку і аддзяленьнях цэнтральных газет.

Папраўка

У задачы № 16, М. Штейна, пакрыжаванай ў апошнім шах. аддзеле прапушчана на h5 чорна пелька.

— Ап АК паведамляе, што ў цэнтральным габінеце арганізацыі 6-га жніўня, а 7-й гадзіне вечара ў памяшканьні гартрайкому КП(б)Б адбудзецца кансультацыя па тэму „Як праводзіць гутаркі аб 25 годзьдзі 2-га зьезду партыі“. Запрашаюцца ўсе таварышы, вылучаныя дзеля правядзеньня гутарак на прадпрыемствах.

культура: збожжа—1 р. 40 к., асфальт—1 р. 40 к., ячмень—1 р. 35 к., ячмень таварны—1 р. 60 к., пшаніца—1 р. 75 к., грэчка—1 р. 15 к.

Асноваю для ўстаноўлення цэн служаць цэны, выпрацаваныя Наркамандлем СССР для вытворчых раёнаў, з такім разлікам, каб культуры мясцовае загатоўкі прадаваліся сярэдняму не даражэй збожжавых прадуктаў, якія завезены з гэтых раёнаў. На аснове ўстаноўлення на Беларусі сярэдняга цэна будучы выпрацаваны цэны на акругах з улікам мясцовых умоў.

У раёнах, спажываючых галоўным чынам завозны хлеб, загатоўчыя цэны будучы вышэй, чым сярэднія на Беларусі. Гэтыя цэны будучы выпрацаваны з такім разлікам, каб мясцовыя загатоўкі прыстасаваны да сабекошту завезеных прадуктаў. Устаноўленыя Наркамандлем цэны забяспечыць у найбольшай меры пастыяховы ход хлебазагатоўкі і прыцёк сямейскага таварнага хлеба на рынак.

сыравіны (збожжа, яек, лупіны, сыру, агад і інш.) на суму 1.803.000 р.

Атрымаў таго, намечан вываз сухіх фруктаў і бітай пшавіны на значныя сумы.

„Евгений Онегин“—першая пастаноўка оперы

У суботу, 4-га жніўня у Белдзяржтэатры адбудзецца адчыненне гастролі Маскоўскай Мастацкай оперы. Будзе пастаўлен „Евгений Онегин“. Выканаўцы: Тоніа—Альбіцкая, Вольга—Карсава, Ленскі—Нанзбург, Алегіа—Шахрай, Грэмін—Шарашыдзе. Опера ідзе ў пастаноўцы П. Н. Багалюбава.

У нядзелю першы выхад Е. Багалюбава, вай, Е. Хорынаў, С. Дурдукоўскага, П. Паўлюскага. Ідзе „Айда“.

Ангельскія мэдэі і ацэнкавых манто, у ролі добрых фея, зьяўляюцца на кватэры беднякоў і ратуюць іх дзяцей ад галоднай смерці.

Арыгінальны «мондызм» чырвонай стужкай праходзіць праз фільм.

На савецкім экране буржуазна-капіталістычны агітпроп праводзіць сваю ідэалёгію.

Белдзяржкіно ў лік «прымусовай нарузкі» набыло кіно-халтуру і ставіць на ей свой штамп.

Кінонарада пры ЦК КП(б)Б рэзка адзначыла недапушчальнасць чыста камэрцыйных адносін да кіно—важнай зброі барацьбы на культурным фронце.

Саўкіно і Белдзяржкіно дрэнна ўявілі дырэктывы і пастаноўкі ўсесаветскай партыйнай кіна-нарады.

Яўг. Бутомаў.

КП(б)Б склікаецца пачаць нараду па пытанні аб актывізацыі. На нараду запрашаюцца наступныя т. ч.: Гершон, Ашэровіч, Нісенбаум, Самуйлаў, Афонскі (урач), Кроль (прафасар), Ленц (прафасар), Кроль (міліцыя), Кулак, Гумінская, Гольбрайт, Кролік (шклозавод), доктар Нейфах (Дом Сав'асветы), Мазур (НК Асветы), Ермакоў, Шыманскі (Авр. інспектарыят Асветы), Дзегцяроў (Наркампраца), Службскі (ЦСУ), Кац (Чырвоны Крыж), Шапіра (Вендспансэр), Баран (Тубдэспансэр), Гальдасоў (Белжылсаюз), Галкін (Белдзяржкіно), Канакодіа (Радыё-перадача), прадстаўнікі ЦРК, Нархарчаваньня, ЦП Пралетстуду і ах заводаў.

Сад Асветы: Сенья, 4 жніўня, „Обужденные“. Пачатак а 10 гадз. Білеты членам клубу 10 кап., членам саюзу 15 к. У вывадку драмлага на двор'я кіно перапоціцца ў Дом Асветы.

Сад Асветы. У нядзелю, 5 жніўня, спектакль калектыву расійскай драмы з удзелам арыстаў мюзкамеды; будзе пастаўлена драмуеўшая п'еса Катаева „Наддатура круга“ кам. у 3-х дзех. Пачатак а 9 в пал. гадз. увеч. Білеты па 20 к.

— У нядзелю, 5-га жніўня г. г., адбудзецца экскурсія дэлегатак гарадскога раёну на тэрфараспрацоўкі. Збор дэлегатак для п'езыкі на экскурсію ў гаррайкома КП(б)Б роўна а 9 гадз. раніцы. На экскурсію запрашаюцца ачыявыя жанарганізатары гарраёна Гаррайком КП(б)Б.

СПРАВАЧНЫ АДДЗЕЛ

Студэнту тав. Палачанкіну (Вёс. Славені, Аршаншчына).
— На пахставо § 31 пераліку вынікаў па гэрбавым зборы (агалом у „Известиях“ ЦВК СССР 21 верас. 1927 года № 216) вучні, якія атрымліваюць дзяржаўныя стипендыі, вываляюцца наогул ад гэрбавога збору за ўсіх выпадках.

Адказны рэдактар
Я. АСЬМОЎ

С. Е. Н. Ё. Н. Я. УТЭАТРЫ, КІНО

МЕНСКІ ДЗЯРЖ-ТЭАТР

Гастролі Маскоўскай Мастацкай оперы пад кіраваннем Г. М. НАМІСАРНІЗУСНАГА

Субота, 4 жніўня — адчыненне спектакля

Для першага выхаду: Б. І. Альбіцкая, Н. Н. Карсава, Т. Г. Тройцкая, З. М. Карсава, В. М. Шахрай, В. Шарашыдзе, К. Каравіна, В. В. Майкала

„ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН“ у 7 аб'ядах муз. Чайкоўскага.

Нядзелю, 5 жніўня. Для першага выхаду: Е. Л. Багалюбава, Е. А. Хорынаў, Е. Дурдукоўскага, П. Паўлюскага, В. Шарашыдзе, В. Сакалоўскага

„АЙДА“ у 7 аб'ядах муз. Вердзі.

Пастаноўка заслуж. арт. рэспублікі—Н. Н. Багалюбава.

Аўторан, 7 жніўня—ПРЭМ'ЕРА Для першага выхаду Н. Г. Семіозавая

„ЛАКМЭ“ у 3-х дзех муз. Дольба

Папярэдні продаж білетаў у касе тэатру ад 12—21 ад 5—9 гадз. увеч.

ПРАДАЎЖАЕЦА ПАДПІСКА НА ГАЗЕТУ „ЗВ'ЯЗДА“ (ОРГАН ЦК КП(б)Б) НА ЖНІВЕНЬ І ДА КАНЦА ГОДУ

Падпісчыкі даатрымліваюць усе нумары з 1 жніўня.

Падпіска прымаецца ў гал. канторы (Савецкая, 63, 3-ці паверх, тэл. 7-81) штотдзённа ад 9—5 гадз. дня.

ДА 25-ГОДЗЬДЗЯ ІІ-ГА ЗЪЕЗДУ ПАРТЫ „Вывучайце гісторыю ўсёКП(б)“

Кожны партыец, камсамолец, перадавік рабочы, селянін, служачы, інтэлігент павінен ведаць і вывучаць галоўныя моманты ў гісторыі ўсёКП(б)—пэрыяд «Іскры», роля У. І. Леніна ў справе складання партыі, барацьба з дробна-буржуазнымі партыямі (меншавікі, эс-эры) і плынямі ўнутры ўсёКП(б) (трацкізм і інш.), ва ўпартых стычках з якімі вырас і ўзмацнёў бальшавізм.

Сьпіс кніг, якія рэкамендуецца Агітпропам ЦК ўсёКП(б) і ЦК КП(б)Б

Навінка

1. ЛЕПЯШЫНСКІ.—Ля вытокаў бальшавізму. На бел.-моўе. Цана—15 кап.
2. ИСТАРТ.—Как рождалась партия большевиков. На русск. яз. Цана—2 руб. 75 кап.
3. ЛЕНИН И СТАРАЯ «ИСКРА». На русском яз. Цана—40 к.
4. ПАПОЎ.—Нарысы гісторыі ўсёКП(б). На бел. і расійск. моўе. Ц.—1 р. 40 к. і 1 р. 25 к.
5. ЛЯДОВ.—Как начала складываться РКП(б). На русск. яз. Цана—1 р. 60 к.
6. «ВПЕРЕД» и «ПРОЛЕТАРИИ» в 6 книгах. На русск. языке. Цана—4 р.
7. Техника большевистского подполья. На русском языке. Цана—2 р. 25 к.
8. АГУРСКИЙ. Революционное движение в Белоруссии (1863-1917 г.г.). На русск. яз. Цана—3 р.
9. АГУРСКИЙ.—Еврейский рабочий в коммунист. движении (1917-1921 г.г.). На русском и еврейск. языках. Ц.—1 р. 20 к.
10. АГУРСКИЙ. 1905 г. у Беларусі. На бел.-расійск. і аўр. моўе. Цана—70 к.
11. Эвандармское дело 1905 г. в Белоруссии. На русск. яз. Цана 2 руб.
12. ГОРЬКИЙ. Мать. На русск. яз. Роман. Цана 1 р. 25 к.
13. БИБИК. К широкой дороге. Роман. На русск. яз. Цана 2р. 25 к.

Усе пералічаныя кнігі маюцца ў г. Менску ў Цэнтральнай кнігарні Белдзяржвыдавецтва, рог Ленінскай і Савецкай вул., і магазінах аіруговых і раённых аддзяленняў БДВ.

На працягу жніўня м-ца Белдзяржвыдавецтвам на ўсе свае выданні да 25-годзьдзя зьезду партыі прадастаўляецца 25 проц. сніда.

Летні сад кіно «Культура» Савецкая, 71

Мастацкі фільм **„ЗЯЛЕНЫ ШУМ“** ЗВЫШ ПРАГРАМЫ ГАСТРОЛІ МАР'І ДАНСКОЙ са сваімі саўчаснымі нумарамі

КІНО **„Чырвоная Зорка“** Ад аўторка 31 ліпеня пасля доўгага перапынку зноў на нашым экране папулярная акторка МАР'Я ЯКОВІНІ ў фільме **„У ПЛЫВУЧЫМ ДОМЕ“** Драма у 7 частках

КІНО **„ПРАЛЕТАРЫ“** Толькі 3 дні. Грандыёзны фільм. **„ГІСПАНСКАЯ ТАНЦОРКА“** у 8 час. Кісе адчынена ад 5 г. Пач. 1-га сеансу а 7 гадз. 30 мін.

КІНО „Інтэрнацыянал“

3 ПРЫЧЫНЫ РАМОНТУ **ЗАКРЫТА** ДА 7-ГА ЖНІЎНЯ.

Да ўвагі падпісчыкаў „ЗВ'ЯЗДЫ“

Ад'яжджаючы ў водпуск, у дом адпачынку ці на курорт, не забудзьцеся паведаміць у кантору газеты «ЗВ'ЯЗДА» (тэлеф. 7-81)

ВАШ НОВЫ АДРАС.

Вам будзе высялацца газета «ЗВ'ЯЗДА» па месцы знаходжаньня ў водпуску БЯЗ УСЯКАЙ ДАПЛАТЫ.

Прыймо абвестак у чарговы нумар газеты адбываецца да 2-ога гадзіны дня

ФОТО-ЦЫНКАГРАФІЯ ПРЫМАЕ ЗАКАЗЫ

НА КЛІШЭ

МАСТАЦКАЕ КАНАНЬНЕ РЫСУНКА

3 ЗАКАЗАМІ = ЗВАРОЧВАЦА У ГАЛОЎНУЮ КАНТОРУ ГАЗЕТЫ **„ЗВ'ЯЗДА“** МЕНСК. САВЕЦКАЯ, № 63, 3-ці ПАВЕРХ.

ПАРТРЭТЫ, ГРАВЮРЫ, ПЛАНЫ, СХЕМЫ, ФАКСІМІЛЕ, ЭТЫКЭТЫ, ЦЭНЬНІКІ, ВОКАЛІ, ВІШЭТКІ, РЭКЛАМНЫЯ ПЛЯКАТЫ І ІНШЫЯ МАСТАЦКІЯ РАБОТЫ!

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 9×16 И САРАЙ.
Ст. Колоніцы, хут. Лясны Язвы
Владзімер Анцілевскі

ЗНОЙДЗЕНА КААП. КНІЖКА на імя ВЫХАВАНЧЫК Н. П. Атрымаць у канторы „Зв'язды“.

Знойдзены дакуманты на імя Юферавай А. Я. Атрымаць у канторы газ „Зв'язда“.

Кошт публікацыі аб згубе дакуманту 50 к.

Згубленыя і ўкрадзеныя наступныя дакуманты лічыць неспраўднімы:

Кааперац. кніжка № 19882 Сьмілянскага Д. С., выд. МЦРК 2986

Пашпарт Зайдэнберг М. М., выд. Менскай міліцыі 2987

Членскі білет Кліонскай С. З., выд. саюзам мехсанпрацы 2988

Атэстат Клебанова З. С., выд. Віцебск. гандл.-камп. тахі. 2989

Вучотная вайсковая кніжка Клебанова З. С., выд. Менакравікам. 2990

Кандыдац. картка № 23016 Бажок І. А., выд. Менакругк. КП(б)Б 2991

Кааперац. кніжка Сакалоўскага М. П., выд. МЦРК 2992

Кааперацыйная кніжка Каждана Л., выд. МЦРК 2993

Каапер. кніжка № 17508 Кобака В. І., выд. МЦРК 2994

Сабов. вайсков. кніжка Масвіна Г. Я., выд. Самарскім ваяскаматам 2995

Вайсков. кн. № 850 Дзмітрыева К. Д., выд. Заслаўскім РВК 2996